

ПЛЕНАРНЫЯ ДАКЛАДЫ

toj zasiedlonych
w tylu wiele żonie
i kobiety, taka mowa
może, bo takiejsa p
aj broniącego się
bramie! Toż co g
łówka z tego wci
zdrońca powi
niatski, lub d
twa podniesie
m pieczę. Do tej
ry nie poddaje
ja biedy i
o żadnej żonie
kogo żałować,
zostawię obie
wolnym ob
rosznicę, i
zawiatem gro
su na tygrys
wspominał j
ig z Małka i
przy lata
i nie wieks
tańscy, a dres
Dobrych poch
że odbita s
koniecznych do
wielokrotnie wi
at Małka, i
w duchem
jego odkryty
by kogini o
jog gwiazdy
orędzie tamy
w, i wywietlić
obyczek matki
w drodze moje



Завоссе, верагоднае месца нараджэння Адама Міцкевіча.
З літаграфії М. Фаянса паводле малюнка Н. Орды

Алег Лойка (Мінск)

АДАМ МІЦКЕВІЧ І БЕЛАРУСЬ

Гаварыць пра Адама Міцкевіча і Беларусь — гэта перадусім гаварыць пра Міцкевіча і яго Радзіму, бо Беларусь — месца нараджэння Міцкевіча, Навагрудчына — зямля, на якой ён рос, гадаваўся. І першая вучоба — у на-вагрудскіх дамініканцаў — была на зямлі беларускай, і адзін з еўрапейскіх раманаў XIX ст. пачаўся над беларускай, а не палеска-ўкраінскай Свіцяз-зю, першалюбімаю ў Міцкевіча стала менавіта непаўторная прырода Навагрудчыны з яе пагоркамі і жытнёвымі схіламі, так натхнёна апетымі паэтам у паэме “Пан Тадэвуш”. Адным словам, Беларусь — радзіма Міцкевіча. Так мы гаворым напрыканцы XX ст., і мы не памыляемся, не абеларушаем, а проста сцвярджаем яго прыналежнасць Беларусі ўвогуле, беларускаму народу, беларускай культуры, літаратуры, гісторыі Беларусі.

Прыналежнасць генія — гэта прыналежнасць усяму свету, гісторыі ўсяго чалавецтва, сусветнай літаратуры. Але яна заўсёды пачынаецца з прына-лежнасці прыватнаму. Адам Міцкевіч у гісторыю еўрапейскай літаратуры ўпісваў сваё імя перадусім як вялікі польскі паэт. І ніколькі ягонага ўкладу ў польскую літаратуру не змяншала тое, што ён нарадзіўся не ў Кароннай Польшчы, а на “кressах”. Кressавае вязалася з каронным, і карона караля польскай паэзіі ад гэтага толькі важчэла, дзівоснела. Што карона тая не з аднаго металу літая, тое цалкам усведамляў сам Міцкевіч:

Litwo! Ojczyzno moja...

І гэтым парушалася адзінства першаснай, польскай прыналежнасці па-эта. Закідаў у ліцвінскім рэгіяналізме яшчэ пры жыцці сам паэт зазнаў да-статкова. А пасля яго трагічнай гібелі як жа многія намагаліся прыўмен-шыць, зацьміць усё тое ў генетычных вытоках, у жыццёвым прататыпе вя-лікай мастацкай спадчыны паэта, у пафасе ягонай творчасці, што ішло ад кressавага, ад рэгіянальнага! Але час працаваў не на каронныя амбіцыі, як перакрэсліў ён і нарматыўныя, кан'юнктурныя трактоўкі савецкага і пэнэ-эрайскага міцкевічазнаўства.

Было ж, што Беларусь прызнавалася не больш як тэрыторыя, на якой нарадзіўся А. Міцкевіч, на якой разгарнулася дзеянасць філаматаў і філа-рэтаў, на якой прыйшлі яны шлях ад Асветніцтва да рамантызму, на якой былі першай хвалій польскага шляхецкага руху XIX ст. Праўда, фетышы-зацыя ў савецкім літаратуразнаўстве фальклору давала шырокую дарогу даследаванню вобразаў і матываў з вуснай творчасці беларусаў — як яны

пераламляліся ў рамантызме Міцкевіча перыяду “Балад і рамансаў”, “Дзядоў”, а таксама ў паэме “Пан Тадэвуш”. Ды то была не больш як палова сказанага А. Міцкевічам, і пры гэтым духоўнасць паэта не бачылася ў поўні яе залежнасці ад народнага падглеб’я, ад аўтахтонна-беларускага субстра-та, ад Беларусі. І калі на Беларусь дэмакратычны ідэі Вялікай француз-скай рэвалюцыі, ёўрапейскага Асветніцтва і рамантызму наплывалі, то мяс-цавае, аўтахтоннае ўбіралася будучымі філаматамі і філарэтамі, як гаворыцца, з малаком маці, з першым уddyxам паветра.

Жыццёвая повязі Адама Міцкевіча з Беларуссю сапраўды шматлуччыя, але каб гэта ўбачыць, зразумець, перш за ўсё трэба разумець ліцвінізм Міцкевіча, не блытаць яго з літуанізмам, летувізмам, жмудзінскасцю. Так, зусім нядаўна на радыёхвалях маскоўскага “Маяка” прагучала фраза аб А. Міцкевічу — вялікім паэце польскім і літоўскім... А беларускім? Дума-еца, ужо і таму мы павінны гаворыць, пісаць, дакладваць і лікbezава, гэта значыць, ліквідуючы непісьменнасць і ў сябе, і за мяжой, тлумачачы перад-усім ліцвінізму А. Міцкевіча. Сказаць, што продкі сённяшніх беларусаў, якія жывуць на Навагрудчыне, Лідчыне, Слонімчыне, Міншчыне, Піншчыне, у XVII–XIX стст. называліся ліцвінамі і што яшчэ да рэвалюцыі Мінск наш называўся Літоўскім, Бярэсце — Брэст-Літоўскім, сказаць гэта — яшчэ далёка не патлумачыць феномен міцкевічайскага ліцвінізму, увогуле ліцвінізму Беларусі XIX ст. Дык возьмем “вілку” паміж двумя Францішкамі — Скарынам і Багушэвічам, між старабеларушчынай і новай беларус-кай літаратурай. Менавіта ў гэтым прамежку былі А. Міцкевіч і тое, што цяпер стала Беларуссю, а паэтызавалася Міцкевічам як Літва. XVII–XVIII ст. — час апалаічвання старабеларускай шляхты, час асталявання яе як ліцвінаў. Ды ў Вялікім Княстве Літоўскім чалавек любога стану быў ліцвінам. Не стала пасля падзелаў Рэчы Паспалітай Вялікага Княства Літоў-скага, ліцвінамі ў XIX ст. былі ліцвіны, каб напрыканцы XIX, на працягу XX ст. стаць беларусамі. Так складвалася гісторычна, так сама гісторыя зблытала паняцці і слова, сэнс і значэнні. Не адкруціш таго, што здарылася, але рэальна зразумець, што здарылася, — гэта зусім няцяжка, як ня-цяжка ў гісторычнай перспектыве ўбачыць, чым рэальна была ліцвінскасць А. Міцкевіча, ліцвінізм герояў міцкевічайскага “Пана Тадэвуша”.

Ліцвінізм Адама Міцкевіча непасрэдна ўпісваецца ў гісторыю Беларусі, у гісторыю беларускай літаратуры. Ліцвінізм — гісторычная фаза беларус-касці ў Беларусі, мутацыя беларускасці пад уплывам апалаічвання, ступень развіцця беларускасці ў яе спецыфічнай незвычайнасці. З гісторыі Беларусі, беларускага народа ліцвінізм не выпадае, ліцвінізм ёсць кроўная гісторыя Беларусі — складаная гісторыя.

Ад ліцвіна Адама Міцкевіча ў 30–40-х гг. XIX ст. у крэсавай польскай літаратуры — поруч з украінскай рамантычнай школай — склалася бела-

руская рамантычна школа. Каб прадстаўнікі апошняй былі родам з Навагрудчыны ці Лідчыны, то гэтая школа была б ліцвінскай, але яны былі з Віцебшчыны, Полаччыны, якія на той час ужо значыліся пад найменнем “Белай Русі”, то сталася менавіта беларускай рамантычнай школай. Навідавоку таксама, як шмат прататыпнага зачэрпнуў Міцкевіч з аналаў гісторыі Вялікага Княства Літоўскага. Адносіны паэта да гістарычнай Літвы, да яе прарадзімы — Чорнай Русі — мы сёння ўспрымаем так жа, як адносіны і да гістарычнай Беларусі, разумеючы іх канструктыўнае значэнне для ўсяго таго, што на гістарычную тэму ў А. Міцкевіча напісана.

У цэлым беларускі субстрат клаўся ў духоўнасць і творчасць Адама Міцкевіча арганічна і трывала, прычым ён “падпіраў” паэта на розных узорынях — светапоглядных, сюжэтабудаўнічых, канкрэтна-побытавых, моўным. Так, не толькі беларусізмамі напоўнены лексічны склад паэмы “Пан Тадэвуш”, але і сінтаксіс яе ўзалежніваўся не ў адным месцы ад сінтаксісу беларускіх дыялектаў. Са старажытнага абраду памінання продкаў, што захаваўся да XIX ст. роўна ў літоўцаў, як і беларусаў, пайшла ў А. Міцкевіча задума паэмы “Дзяды”. Шэраг яго балад віленска-ковенскага перыяду — на сюжэтах, што прыйшлі да яго з вядомых беларускіх паданняў, легенд, казак, народных песень (“Свіцязь”, “Рыбка”, “Тукай”). Маецца пэўная крэўнасць, залежнасць захапленняў паэта містыцызмам ад адпаведных пластоў менавіта і беларускага фальклору, і самы вялікі ўплыў на яго набожнасць аказалі рэлігійныя матывы фальклору.

Менавіта ад ўсяго фальклору як спадчыны сярэдневякоўя залежаў А. Міцкевіч, і толькі бачачы паўнату гэтай сувязі, можна зразумець усе перыпетыі яго жыцця і творчасці, яго рамантызм, яго народнасць, яго перапады з рэвалюцыйнасці ў містыцызм. І тут мы ўспомнім, што фетышызацыя ў савецкі час была звязана з прызнаннем фальклору толькі працоўнага народа і яго “цвярозай” мудрасці, а хрысціянска-рэлігійны, сярэднявечна-містычныя матывы ў ім лічыліся ненароднымі, чартаўшчынай. І яшчэ ўспомнім, што Максім Горкі ў сваёй гісторыі літаратуры рамантызм як літаратурны напрамак распалавініў на рэвалюцыйны і рэакцыйны, першы ўзымаючы на шчыт, другі перакрэсліваючы зноў жа як д’ябалшчыну. А што было рабіць даследчыку, калі асоба яго даследавання то ў стане рэвалюцыянераў, то ў стане візіянераў? Менавіта так і было ў выпадку з Міцкевічам: як шляхецкі рэвалюцыянер ён узвышаўся, як адэпт містыка Андрэя Тавянскага ці замоўчваўся, ці бачыўся прапашчым. Ды і ў адным, і ў другім становішчы не быў адзін і той жа чалавек, адно і тое ж намаганне дзеля адзінай мэты — звяржэння царызму. Хто-небудзь можа і сёння падумаць, што гэта не вельмі добра, звязваючы імя А. Міцкевіча з Беларуссю, гаварыць аб уплыве на яго менавіта набожнасці беларуска-каталіцкай і містыцызму, якога хапала ў беларускім фальклоры. Дарэчы, і Андрэй Тавянскі — смаргонскі шляхцюк,

быў ён ці не быў агентам Бенкендорфа, а што канцэнтратам смаргонскага містыцызму быў, гэта факт. А калі смаргонскай чартаўшчыны, то і ў цэлым беларускай чартаўшчыны. Зерне падала не на камень. Бо гэта яшчэ задоўга да сустрэчы з Тавянскім А. Міцкевіч выдаў асобным томам свае “Сказы і заўвагі” — двухрадкоўі — зрыфмаваны канспект твораў нямецкіх містыкаў Якаба Бёма (1575–1624), Яна Шэфлера (1624–1677) і француза Людвіка Клаўдуша дэ Сент-Марціна (1743–1803). У дадзеным выпадку ў душы ліцвіна А. Міцкевіча перасякаліся асветніцтва, энцыклапедызм і сярэдневяковы містыцызм. І ўсё гэта мела карані як заходненеўрапейскія, так і ўсходнеславянскія.

Савецкая міцкевічнаўства ў свой час цалкам абыходзіла і рэлігійную лірыку польскага паэта, і яго містычна-маралістычныя “Сказы і заўвагі”, у той час калі А. Міцкевіч быў вялікім паэтам як рэлігійным (вершы “Размова вячэрняя”, “Розум і вера” — абодва 1833 г.; “Да Марыі Лампіцкай у дзень прыняцця святой камуніі” — 1830 г.), так і ў сваёй падлегласці містыцизму. Усё гэта былі праявы духоўнасці паэта, выражэнне спрадвечных упłyваў на польскі народ і беларускую шляхту католіцызму, духоўнасці, якая не ў малой ступені ўзносіла Міцкевіча на п'едэстал народнага прарока, вешчуна. І можа, не так рэвалюцыйны ці шляхецкі дэмакратызм паэта рабіў яго прарокам народа, правадыром яго нацыянальна-вызваленчага руху, як вось гэта саўдзельнасць генія А. Міцкевіча з рэлігіяй, з сярэдневяковай ідэальна-містычнай філософіяй. Дакладней кажучы, свецкі рамантызм, патрыятызм, грамадзянская заангажаванасць аўтара “Оды да маладосці”, такіх яго вершаў, як “Да мачі-полькі” (1830), “Рэдут Ардона”, “Начлег”, “Смерць палкоўніка” (1832), пафас і высокая артыстычнасць як балад, рамансаў, так і паэм, баек, сатырычных твораў рабілі А. Міцкевіча ўсенародным геніем. Але ўсенароднасць яго была куды шырэй яго свецкасці, бо была менавіта ўсенароднай і рэлігійна-філософскай змястоўнасцю і сярэдневякова-містычнай змястоўнасцю. Такім чынам, у сваёй народнасці, польскай усенароднасці як вяшчун, як прарок польскага нацыянальна-вызваленчага руху А. Міцкевіч вельмі і вельмі быў залежны ад Беларусі, ад агульнага яе духоўнага клімату ў пачатку XIX ст.

Асобна скажам пра адносіны А. Міцкевіча да беларускай мовы. Беларускую мову ён ведаў, памятаў яе праз усё жыццё. Нездарма ж песню “Ой, ды цераз двор ціцера ляцела...” з яго вуснаў у Парыжы чулі яго землякі. Нездарма і Ян Чачот на прыезд А. Міцкевіча з Коўна пісаў яму свой вершык па-беларуску:

Едзе міленькі Адам,
Гладзеце — а онь, а онь,
Ды ён харашэнкі сам,
Пад ім вараненькі конь.

Дэмакратычны філамацкі культ беларускай мовы быў А. Міцкевічу да-
душы! Але свае адносіны да беларускае мовы, як і да фальклору белару-
саў, да нашай гісторыі А. Міцкевіч вельмі красамоўна засведчыў ў сваіх
лекцыях у Калеж дэ Франс, сцвярджаючы: “...на беларускай мове, якую
называюць русінскай, альбо літоўска-русынскай... гаворыць каля дзесяці
мільёнаў чалавек; гэта самая багатая і самая чыстая гаворка, яна ўзнікла
даўно і цудоўна распрацавана. У перыяд незалежнасці Літвы вялікія князі
карыйсталіся ёю для сваёй дыпламатычнай перапіскі”. Іншым разам у тых
жэ лекцыях А. Міцкевіч падкрэсліваў: “...сяляне Пінскай, часткова Мінскай
і Гродзенскай губерніяў захавалі найбольшую колькасць агульнаславянскіх
рысаў. У іх казках і песнях ёсць усё. Пісьмовых помнікаў у іх мала, толькі
Літоўскі статут напісаны іх мовай, самай гарманічнай і з усіх славянскіх
моваў найменш змененай”.

Асобна яшчэ скажам і аб ролі Адама Міцкевіча як каталізатора развіцця
новай беларускай літаратуры. Аб беларускасці як асобнай нацыянальнай ідэі
ні філаматы, ні сам А. Міцкевіч, вядома, не чулі, але каталізатарамі яе былі.
Для А. Міцкевіча ўзнікненне польскамоўнай беларускай рамантычнай шко-
лы, пра якую ўжо гаварылася, было, вядома, справай узбочнай, справай не
з яго ўласнай ініцыятывы, бо ішло як аб'ектыўны працяг штуршкоў, імпуль-
саў, спараджаючы польскамоўную літаратуру беларускай тэматыкі, сюжэ-
таў, песенна-народных формаў. Ды галоўнае, што з плеяды польскамоўных
пісьменнікаў Беларусі XIX ст. вылучыліся першапачынальнікі ўласна бе-
ларускай літаратуры. З крэсавых, маргінальных польскіх паэтаў вылоніваліся
паслядоўнікі А. Міцкевіча, каб стаць на чале новай беларускай літара-
туры. Паслядоўнікі разумелі загалоўную бацькоўскую ролю А. Міцкевіча
для сябе, і адразу ж, як, напрыклад, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, узяліся за
пераклад на беларускую мову буйнейшага твора А. Міцкевіча — паэмы “Пан
Тадэвуш” (1859). Дарэчы, гэта быў другі пераклад паэмы на іншыя мовы.
Беларусь, такім чынам, адна сярод першых вітала А. Міцкевіча пераклад-
ам. Быў перарыў, праўда, у гэтым вітанні, бо пасля паўстання 1863 г. да
рэвалюцыі 1905 г. як па ўсёй Расіі, так і на Беларусі творчасць А. Міцкеві-
ча была забаронена. Не вельмі віталася ўсё польскае і ў савецкай Беларусі
20–30-х гг. Справы зрушыліся ў пасляваенны час, калі выйшлі аднатомнікі
Адама Міцкевіча ў 1955, 1969 гг. Ды якая б палітычна непагадзь не лютава-
ла над Беларуссю, яна, можна сказаць, увесь час дастойна ганаравала геній
А. Міцкевіча. І тут з удзячнасцю трэба ўспомніць, па-першае, двух пера-
кладчыкаў паэмы “Пан Тадэвуш”: вязня польскай турмы Браніслава Тараши-
кевіча 30-х г. і вязня бальшавіцкага ГУЛАГа ў Казахстане 50-х г. — Пятра
Бітэля. Знакам невычэрпнасці любові Беларусі да паэмы “Пан Тадэвуш” стаў
і пяты пераклад яе Язэпам Семяжонам.

Адам Міцкевіч і Беларусь сёння — у 200-я ўгодкі з дня нараджэння

вялікага паэта, напрыканцы XX ст. — гэта сітуацыя адмысловая. Адмысловая найперш таму, што 80—90-я гг. XX ст. пераістотненне адбылося ў звязку з намаганнямі перакладчыкаў (К. Цвіркі, У. Мархеля, М. Хаустовіча і інш.). Іх праца ішла пад знакам разумення XIX ст. у Беларусі як полілінгвістычнага — у працяг полілінгвізму літаратуры XVI ст. I цяпер, калі мы маем беларускія пераклады польскамоўных твораў Беларусі XIX ст., то пісьменнікаў і паэтай — Яна Баршчэўскага, Яна Чачота — мы ўжо не называем польска-беларускімі, а называем іх беларуска-польскімі пісьменнікамі, прыналежнымі найперш Беларусі.

У гэтай сітуацыі — пры поўным перакладзе маствацкай спадчыны А. Міцкевіча на беларускую мову, ён, вядома, не стане беларуска-польскім паэтам, як не стане ім і Уладзіслаў Сыракомля: маштабы, памеры таленту, іх гісторычная роля ў дзеях Польшчы, польскага народа далёка не тыя, чым у літаратараў Беларусі XIX ст., што складалі так званую беларускую школу ў польскім рамантызме! Тым не менш, у гэтай новай сітуацыі прыналежнасць А. Міцкевіча Беларусі відавочна стала агромнісцей, і яна будзе становіщца ўсё агромнісцей, чым бліжэй будзе прыход нашай Беларусі да Беларусі, да самой сябе.

Функцыянальная роля А. Міцкевіча ў гэтым працэсе безумоўная, вялікая. Настальгія паэта па Літве — сваёй Айчыні — не памерла. Літва стала Беларуссю, найменне прадмета насталыгі змянілася, але жыве сама насталыгія, жыве дух Міцкевіча, і ён як бы прымушае Беларусь быць Беларуссю. Пад ліцвінскія саламянія стрэхі прагнүй А. Міцкевіч трапіць сваім натхнённым словам. Ліцвінскіх саламянінія стрэхі няма сёння ў радзімым краі паэта. Пад беларускія стрэхі ён сёння прыходзіць у сваім радзімым краі. Вялікі сын Польшчы ідзе, вяртаецца сёння ў нашу Беларусь, каб стаць вялікім сынам і Беларусі.

Ежы Клачоўскі (Люблін, Польшча)

АДАМ МІЦКЕВІЧ — НАШЧАДАК КУЛЬТУРЫ РЭЧЫ ПАСПАЛАТАЙ МНОГІХ НАРОДАЎ

|

Трэба спачатку прыгадаць адну рэч, якая, здавалася б, сёння зусім рэальная, але часта на практыцы — раней і сёння — лёгка забываецца. Назва даклада заключае ў сабе менавіта гэтае загдванне, якое вельмі патрэбна для разумення Міцкевіча як чалавека і як творцы. Разумення даследчыкамі рознай спецыялізацыі, а таксама звычайнімі людзьмі, шырокімі масамі насель-

ніцтва краін той часткі Еўропы, з якімі вялікі Адам быў асабліва моцна звязаны. Гісторыя, вопыт Рэчы Паспалітай быў для яго фундаментальнай каштоўнасцю, асновай для фарміравання на новых дэмакратычных прынцыпах адносін у Еўропе паміж краінамі і народамі кантынента. ЮНЕСКО — арганізацыя ААН па пытаннях навукі, адукцыі і культуры, уносячы знамянальную дату 200-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча ў спіс найважнейшых дат у культурнай гісторыі чалавецтва для ўвекавечання ва ўсім свеце ў 1998 г. яго памяці, вылучае сёння нашага Бешчуна і Настаўніка як аднаго з патронаў развіцця праграмы цывілізацыі свету XXI ст. Свабода, дэмакратыя, павага годнасці чалавека — асноўныя каштоўнасці гэтай праграмы, актуальны для ўсіх кантынентаў свету. Яны інтэграваны таксама заключаючы ў бачанні свету, якому вялікі Адам палка і самааддана служыў да апошніх дзён свайго жыцця.

Даследуючы тэму Рэчы Паспалітай і яе бачанне А. Міцкевічам, мы павінны памятаць пра дыстанцыю, якая аддаляе нас ад тых часоў, часта вельмі аддаленых ад сёняшніх адносін, часам такіх цяжкіх для зразумення, асабліва для людзей, менш знаёмых з гісторыяй. Сацыяльная саслоўнасць перыяду двухсотгадовай даўнасці, месца шляхты з яе прывілеямі і грамадскай пазіцыяй — гэта, між іншым, з'явы для людзей перыяду закладвання, па крайній меры, “эгалітарнай дэмакратыі” зусім не бяспрэчныя. Як жа лёгка памыліцца і аднабакова іх інтэрпрэтацаць, не ўлічваючы ўесь кантекст. Назва Польшча, якая ўжывалася паўсюдна ў міцкевічаўскія часы як назва Рэчы Паспалітай, таксама павінна быць узята ў шырокіх рамках шматэтнічнай дзяржавы, што аб'ядноўала ў Кароне і Вялікім Княстве Літоўскім людзей рознага паходжання. На першы план тут выступае шляхецкі “палітычны народ”, грамадзяне з пэўнымі прававымі і палітычнымі паўнамоцтвамі, члены некалькіх дзесяткаў сеймікаў з далёка сягаочым самакіраваннем, з якіх складалася Рэч Паспалітая.

У другой палове XIX і першых дзесяцігоддзях XX ст. з ранейшай супольнасці Рэчы Паспалітай паўсталі чатыры ці нават пяць народаў з выразна выражаным этинасам: польскі, літоўскі, беларускі, украінскі, а таксама ў значнай ступені яўрэйскі, бо ранейшыя землі Рэчы Паспалітай да іх падзелу з'яўляліся аж да драматычнага перыяду Другой сусветнай вайны месцам вялікай канцэнтрацыі яўрэйскага насельніцтва з моцным сіяніцкім рухам, накіраваным на ўтварэнне ўласнай дзяржавы ў Ізраілі¹. З чатырох

¹ Хачу тут спаслацца на падрыхтаваную да друку “Гісторыю Цэнтральнай і Усходняй Еўропы” пад рэдакцыяй Е.Клачоўскага, якая выйдзе ў свет у 1999 г. адначасова на дзвюх мовах: на французскай у Парыжы ў выдавецтве PUF (збор Nouvelle Clio), а таксама на польскай у Любліне. Нацыянальны рух у XIX ст. апісваецца там Даніелем Бавуа ў парапінальным аспекте на тэрыторыі былога Рэчы Паспалітай і Марыяй Элізабет Дукро — на тэрыторыі Габсбургскай манархіі.

народаў-нашчадкаў польскі народ быў найбольш прывілеяваны. Гэта зразумела, бо атаясамліванне сябе з былой Рэччу Паспалітай было вельмі моцным, нягледзячы на розную мяшчанска-сялянскую крытыку “панскага мінулага”. Але выразнай таксама была тэндэнцыя да трактавання “новай Польшчы” як адзінага, па сутнасці, нашчадка “першай Рэчы Паспалітай”, яе “палацізацыя” амаль ад пачатку польска-літоўскай уніі ва ўспрыманні і ментальнасці людзей ці ў адукатычных програмах. Сёння ўсё лепш і паўней бачым дзяржаву да падзелаў, польска-літоўскую федэрацию, якая паволі ўмацоўвалася аж да вялікай справы Чатырохгадовага сейма ў 1791 г., які дапоўніў і менавіта ўзмацніў федэратыўныя характеристары так званага саюза “абодвух народаў”. “Ліцвіны”, грамадзяне Вялікага Княства Літоўскага і “каронцы” Каралеўства Польскага вельмі яшчэ доўга, у тым ліку на працягу XIX ст., самі сябе называлі і былі называюныя “палякамі” ў сэнсе атаясамлівання сябе з федэратыўнай дзяржавай, якая яшчэ жыла ў іх памяці, у шматлікіх установах, правах, звычаях, заўважальныхнах на кожным кроку памятных рэчах, помніках, ва ўсім грамадска-культурным краявідзе².

Сучасная гісторыяграфія апошніх дзесяцігоддзяў у сваіх прагрэсіўных, глыбока гуманістычных пачынаннях, накіраваных на ўсебаковае, шматаспектнае бачанне і разуменне людзей, чалавечых грамадстваў і іх культур, вельмі спрыяе новаму ўспрыманню былой Рэчы Паспалітай і яе грамадзян. У цэнтры нашай увагі ў час даследавання сёння знаходзяцца людзі і іх культуры, а не дзяржава, як гэта было раней. Таталітарызмы XX ст. у сваіх самых розных формах праяўлення (фашизм, нацызм, камунізм) выразна аба-гаўляюць “свую дзяржаву” як найвышэйшую форму грамадскага жыцця, пры гэтым кампрамітуючы, спадзяючыся, надоўга, усю перспектыву бачання мінулага праз прызму імперскіх дзяржаўных інтарэсаў. Палітычная філасофія Еўрапейскага Саюза сёння кіруецца прынцыпамі дапамогі, блізкімі да антыподу імперска-абсалютысцкай філасофіі, якая набывае ў апошнія стагоддзі ў Еўропе ўсё большае значэнне³. У той жа час “імперскія” гісторыяграфіі (расійская, прусская і габсбургская) на працягу некалькіх пакаленняў спрабавалі дыскрэдытаўваць вобраз Рэчы Паспалітай як фарміравання, па сутнасці, няздольнага да жыцця⁴. Сёння ў новай гуманістычнай гісторыяграфіі ў цэнтры ўвагі знаходзіцца не моц дзяржавы, а людзі, іх праваы, умовы жыцця, культуры ў самым шырокім сэнсе гэтага слова. Параўнальнае бачанне з’яўлюе і цеснае міжнароднае і міжканфесійнае супрацоўніцтва становіцца асноўнай штодзённай практыкай гісторыкаў, робячы іх незалежнымі ад

² Bardach J. O dawnej i niedawnej Litwie. Poznań, 1988 і асабліва ў раздзеле “O świadomości narodowej Polaków na Litwie i Białorusi w XIX–XX wieku”. S. 191–246, там жа літаратура.

³ Параўн. уводзіны: Millon-Delsol C. Zasada pomocniczości. Kraków, 1995; Subsydarność / Red. D. Milczarek. Warszawa, 1970.

⁴ Serejski M. H. Europa a rozbiorysty Polski. Warszawa, 1970.

рознага роду націскаў улад ці меркаванняў, традыцыйна небяспечных для даследчыкаў. У посткамуністычных краінах атрыманне ў спадчыну характэрнага нацыянал-камунізму ў яго розных гісторыяграфічных пражаленнях патрабуе спецыяльнай увагі і сур'ёзнага крытычнага аналізу, неабходнага для аўтэнтычнай мадэрнізацыі нашай дысцыпліны⁵.

ЮНЕСКО ў апошнія гады сфармулявала праграму фарміравання асноў цывілізацыі свету, адбраную ўсімі яго дзяржавамі. Адным з істотных пунктаў гэтай праграмы з'яўляецца супрацоўніцтва даследчыкаў над новым ус-прыніццем гісторыі, якое, па магчымасці, не з'яўляецца аднабаковым, і, што самае важнае, не дае аргументаў для напружання ці нават вайны⁶. У “пабудаванні міру ў чалавечым разуме”, што з'яўляецца асноўнай мэтай ЮНЕСКО, гісторыя павінна іграць асаблівую ролю. У духу супрацоўніцтва вядзеца актыўная праца двухбаковых камісій па падручніках, у тым ліку і па цікавай для нас праблеме, — беларуска-польская, літоўска-польская і ўкраінска-польская камісіі дасягнулі ў апошнія гады надзвычай істотных вынікаў. Але цяпер становіцца больш важным наступны этап, а менавіта рэгіянальнае супрацоўніцтва шэрагу суседніх дзяржаў над агульной гісторыяй такога шматдзяржаўнага абшару. З гэтай мэтай восенню 1997 г. была скліканая пад апекай Генеральнага дырэктара ЮНЕСКО праф. Ф. Маёра, сумесная камісія ЮНЕСКО і Міжнароднага камітэта гістарычных навук (Commission International des Sciences Historiques — CISH) для падтрымкі такога роду супрацоўніцтва⁷.

Гісторыкі Беларусі, Літвы, Украіны і Польшчы распачалі ў 1990 г. інтэнсіўнае супрацоўніцтва над новым разуменнем гісторыі сваіх краін і агульной спадчыны Рэчы Паспалітай⁸. Вынікі аказаліся, дазвольце мне выказаць такое перакананне, важнымі і шматабяцаючымі ў перспектыве; хутка чатыры сінтэтычныя даследаванні будуць крытычна абмеркаваны ў нашай краіне і суседніх дзяржавах. Гэтыя працы мы расцэньваем як частку агульной працы, прысвечанай усёй Цэнтральнай і Усходній Еўропе і яе месцу ў гісторыі Еўропы, якое па-ранейшаму з'яўляецца адкрытым і па-рознаму тракта-

⁵ Параўн.: Historiografia krajów Europy Środkowo-Wschodniej / Red. J. Kłoczowski, P. Kras. Lublin, 1997 (Polska, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, była Jugosławia, Bułgaria — ze wstępem J. Kłoczowskiego).

⁶ Kłoczowski J. Les historiens et la culture de la paix // Comité International des Sciences Historiques: Bulletin d'Information 23. Paris, 1996. P. 151–155 / Выступление на пленарном пасяджэнні Сусветнага з'езду гісторыкаў у Монрэалі ў 1995 г.

⁷ Пад старшынствам Е.Клачоўскага як асабістага прадстаўніка Генеральнага дырэктара ЮНЕСКО і з удзелом Генеральнага сакратара CISH Ф. Бедарыда.

⁸ Зыходным пунктам стаў памятны з'езд у Рыме ў 1990 г. беларускіх, літоўскіх, польскіх і ўкраінскіх гісторыкаў: Bielarus, Lithuania, Poland, Ukraine: The Foudantions of Historical and Cultural Traditions in East Central Europe / Red. J. Kłoczowski i inni. Lublin; Rzym, 1994. Другуецца том білетэння створанай у выніку рымскай ініцыятывы Федэрацыі інстытутаў Цэнтральна-Усходній Еўропы, у якім будзе паказана інтэнсіўнае супрацоўніцтва ў 90-я гг.

ваным⁹. Восенню 1998 г. вынікі супрацоўніцтва будуць прадстаўлены на спецыяльнай сесіі ЮНЕСКО і CISH у Дамбровіцы каля Любліна, гэта стала адпраўным пунктам ля наступных сесій, прысвячаных новай праграме на розных кантынентах, а ў перспектыве — сусветнага з'езду CISH у Осле летам 2000 г.

А. Міцкевіч і яго творчасць дасканала ўпісваюцца ў такую сучасную перспектыву даследаванняў. Наша так добра прадуманая канферэнцыя не сумненна зробіць значны ўклад у сусветную гісторыяграфію.

II

Неабходнасць новых даследаванняў і новага ўспрымання Рэчы Паспалітай у ёўрапейскай перспектыве ХХІ ст. становіща ўсё больш выразнай. У перыяд інтэграцыйных працэсаў на нашым кантынente федэратыўны вопыт польска-літоўскай дзяржавы, існаванне якой было выключна доўгім і трывалым, заслугоўвае асаблівой памяці і аналізу. Суіснаванне пад уладай агульной дынастыі Каралеўства Польскага і Вялікага Княства Літоўскага ў 1385/6–1569 гг. прывяло да глыбокіх рэформаў, якія падрыхтавалі глебу для заключэння ў 1569 г. Люблінскай уніі як кампрамісу, што здзіўляе сваёй трываласцю. Федэратыўная прынцыпы яе, нягледзячы на разнастайныя цяжкасці і напружанні, ніколі, па сутнасці, не падвяргаліся сумненню знутры¹⁰. Вялікі рэфарматарскі сейм у 1791 г. яшчэ больш яе ўмацаваў насуперак моцным цэнтралізацыйным тэндэнцыям, такой моцнай у Княстве была свядомасць сваёй своеасаблівасці пры адначасовym такім жа моцным усведамленні сваёй единасці з Каронай¹¹. Найбольшы крызіс у гісторыі федэрациі звязваецца з няўдачай у XVII ст. яе ператварэння ў федэрацию “трох палітычных народаў”, а менавіта стварэння, побач з Каронай і Вялікім Княствам Літоўскім, Вялікага Рускага Княства з цэнтрам у Кіеве (Украіна)¹².

У Вялікім Княстве Літоўскім інтэграцыя палітычнай эліты літоўскага і рускага (беларускага) этнічнага паходжання была важнай з'явай, працяглай і зусім нялёгкай, але сваімі вынікамі, як аб гэтым сведчыць многае, выніковай; у XVI ст. мы можам гаварыць ужо з усёй адказнасцю аб поўнай інтэграцыі і дзяржаўнай свядомасці “палітычнага народа” Вялікага Княства. Добрым экзаменам для гэтай інтэграцыі стала працяглая вайна з Расіяй і захоп краіны, пачынаючы з 1655 г., якія выклікаў вялікае супрацьстаянне і

⁹ Kłoczowski J. Europa Środkowo-Wschodnia w historiografii krajów regionu. Lublin, 1993 (тое ж самае ў англійскай і французскай версіях).

¹⁰ Unia Lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej (XVI–XX wiek) / Pod red. J. Kłoczowskiego i P. Krasa. Lublin, 1999.

¹¹ Bardach J. Konstytucja 3 Maja a Unia polsko-litewska // Przegląd Historyczny. 1991. Z. 4. Unia Lubelska.

¹² Unia Lubelska (шэраг тэкстаў); Sulima-Kamiński A. Republic vs Autocracy Poland-Lithuania and Russia. Cambridge Mass., 1993 (па праблеме Русі-Украіны на працягу XVII ст.).

абарону Вялікага Княства не толькі з боку шляхты, але і шырокіх народных мас (мяшчан, сялян). Адрознасць лёсаў Беларусі і Украіны таго перыяду прайяўлецца выразна.

Еўропейскай картай Рэчы Паспалітай з'яўляецца сіла і значэнне грамадзянскай супольнасці, арыгінальнасць — гэта праста неабходна падкрэсліць — шляхецкай эгалітарнай дэмакратыі з яе ладам, правамі чалавека, самакіраваннем і г. д. Шляхта надзвычай рознага паходжання, рознай рэлігіі, мовы, сацыяльнага становішча нарадзіла вялікае грамадства — каля мільёна людзей разам з сем'ямі, дыферэнцыяванае, але адначасова незвычайна моцна інтэграванае вакол каштоўнасцей, з якімі кожны член грамадства цалкам сябе атаясмліваў¹³. Мы маєм тут справу з выключна цікавым, не толькі ў маштабе Еўропы, раздзелам гісторыі свабоды і дэмакратыі, якія абапіраюцца на права асобы. Моцныя і слабыя бакі гэтага раздзелу варта занава ўспомніць і разгледзець у шырокай парадайнальнай перспектыве, у перспектыве грамадской гісторыі Еўропы, якая па-ранейшаму з'яўляецца сур'ёзным пастулатам і праграмай даследаванняў. Зразумела, што поўнае даследаванне Рэчы Паспалітай павінна ахапіць усе слоі грамадства, улічваючы асабліва занядбаныя аспекты ў галіне даследаванняў апошніх дзесяцігоддзяў, як, напрыклад, самакіраванне ў гарадскіх і сельскіх супольнасцях, што мелі свае права, яўрэйскія супольнасці і г. д.

Адным з першых вялікіх кроکаў шляхецкага грамадства Рэчы Паспалітай — дзяржавы, якая ўзнікла ў 1569 г., стала прыняцце канстытуцыі аб рэлігійнай свабодзе ў 1573 г., якую падтрымалі амаль усе сеймікі велізарнай тады Рэчы Паспалітай. У гэтай падтрымцы з боку грамадства, якая адначасова сведчыла пра вялікую палітычную сталасць “палітычнага народа” на стадыі фарміравання, заключаецца таксама выключнасць такой з'явы, як талерантнасць XVI ст. у маштабе ўсяго хрысціянства розных вераўyzнанняў!¹⁴

Коратка неабходна нагадаць пра яшчэ адну перспектыву парадайнальных даследаванняў, цесна звязаных са шляхтой Рэчы Паспалітай. Гаворка ідзе пра феномен шляхты ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе і яго значэнне ў такіх краінах, як Венгрыя, Чехія да пачатку XVII ст., але таксама крыху ў іншым маштабе — Інфлянты, Малдавія ці, напрыклад, казацкія старэйшыны з другой паловы XVII ст., мэты якіх надзвычай выразна скіраваны на стварэнне праслойкі паводле ўзору Рэчы Паспалітай. Украінскі гісторык

¹³ Сціслы ўступ: Kłoczowski J. Les traditions de citoyenneté en Pologne et dans la République polono-lituano-ruthène // Histoire des idées politiques de l'Europe Centrale / Red. C. Delsol i M. Masłowski. Paris, 1998. S. 229–237; Bardach J., Sydruk W. Społeczeństwo polskie i jego reprezentacja 1493–1993. Warszawa, 1995.

¹⁴ Salmonowicz S. Konfederacja Warszawska 1573. Warszawa, 1985; Korolko M., Tazbir J. Konfederacja Warszawska 1573 roku, wielka karta polskiej tolerancji. Warszawa, 1980.

О. Субтэльны вылучыў гіпотэзу, якая заслухоўвае сур'ёзная дыскусіі, пра паражэнне ўсёй гэтай шляхты перш за ўсё ў працяглых войнах на пачатку XVIII ст. Было гэта ў яго разуменні паражэнне пэўнай грамадской мадэлі, харктэрнай для Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, у яе канфрантацыі з абсалютысцкімі сістэмамі суседзяў¹⁵.

III

А. Міцкевіч нарадзіўся ўжо пасля падзелаў Рэчы Паспалітай, вобраз якой вельмі моцна ўтрымліваўся не толькі ў памяці насельніцтва, але і многіх устаноўках, правах, ва ўсім грамадска-культурным краявідзе краіны. Вялікае Княства Літоўскае аж да 20-х гг. XIX ст. знаходзілася ў лепшай сітуацыі ў парадунні з землямі, акупаванымі Прусіяй ці Аўстрый. На малой радзіме пазта, у Навагрудку, гэта было відавочным, а пазней у Вільні, Адам апынуўся ў найбольш жыватворным у тыя гады польскім інтэлектуальна-універсітэцкім асяроддзі. Зварот да краіны дзяяцінства і юнацтва будзе на працягу ўсёй творчасці Міцкевіча нязвыкла актыўным. Была гэта несумненна Літва — у маштабе Вялікага Княства — частка вялікай дзяржайной федэрациі Польшчы; не было ніякіх супяречнасцей у такім адначасовым называнні сябе ліцвінам і палякам. Заўважаў і з вялікай сімпатыяй успрымаў супольнасць насельніцтва Вялікага Княства “люд”, які размаўляў таксама “па-руску”, ці “па-літоўску”. Неяк парадуноўваючы ў сваіх лекцыях у Парыжы тро “дыялекты” рускай мовы, на першае месца і вельмі рагучу Міцкевіч паставіў менавіта мову, якая выкарыстоўвалася ў Вялікім Княстве. “Заходні, — гаварыў ён, — самы багаты, самы чысты, быў некалі мовай двара і канцылярыі вялікіх князёў Літвы, быў выдатна распрацаваны...”¹⁶. Ён здолеў усведаміць сябе славянінам, а агульнаславянскія культурныя сувязі былі яму асабліва блізкія.

Паэт меў грунтоўную інтэлектуальную падрыхтоўку, у тым ліку заходнюю, можна сказаць, лацінскую, і ўсё гэта ў дасканалым гуманітарна-універсітэцкім афармленні на найлепшым еўрапейскім узроўні. Міцкевіч — сапраўдны еўрапеец. Пакінуўшы родную краіну, ён выдатна ўпісаўся ў асяроддзе як заходніх інтэлектуалаў, так і расійскіх, дарэчы, у той час надзвычай “захадніх” пры ўсіх выразных адрозненнях паміж прыхільнікамі Захаду і расійскай своеасаблівасці.

Пасля паражэння паўстання 1830–1831 гг. Міцкевіч апынуўся ў эміграцыі, сярод эліты Рэчы Паспалітай, якая знайшла канчатковы прытулак

¹⁵ Subtelny O. Domination of Eastern Europe Native Nobilities and foreign Absolutism 1500–1715. Kingston; Montreal, 1986.

¹⁶ Пра выданне парыжскіх лекцый на французскай мове і польскіх перакладах гл.: Walicki A. Literatura słowiańska // Literatura polska: Przewodnik Encyklopedyczny. Warszawa, 1986. T. 1. S. 589–590; Mickiewicz A. Dzieła prozą / Wydał T. Pini. Nowogródek, 1933 Т. 4–5; Mickiewicz A. Literatura słowiańska // Mickiewicz A. Dzieła / Wyd. narodowe. Warszawa, 1952–1953. Т. 8–11. Цыт. па выд.: Mickiewicz A. Dzieła prozą. Т. 4. S. 220.

пераважна ў Францыі. Парыж надоўга стаў палітычным і культурным цэнтрам Польшчы, а справа “вялікай эміграцыі”, як яе пазней называлі, павінна была потым выконваць нечувана важную ролю ў жыцці і культуры паліакаў, а ўскосна і ў гісторыі паволі ўзнікаючых ва ўлонні Рэчы Паспалітай нацыянальных культур¹⁷.

Паўстанне 1830–1831 гг. канчаткова перакрэсліла надзею, якая раней, здавалася, была даволі рэальны, — на адбудову Рэчы Паспалітай разам з Расіяй. Пры ўсіх падзелах ва ўлонні “вялікай эміграцыі” генеральная лінія інтэлектуальных падыходаў і творчасці выразна выдзялялася. Падзяляў яе таксама Міцкевіч. Гэта была крытыка сучаснай сітуацыі з дамінаваннем “Святога саюза” дзяржаў у Цэнтральнай і Усходняй Еўропе, асабліва вострая ў адносінах да царской Расіі, а затым насталгія і ідэалізацыя нацыянальнага мінулага Рэчы Паспалітай, якая нярэдка сягала далёка ў мінулае, у праславянскі перыяд, які, як правіла, высока ацэньваўся. Адначасова надзвычай важным было бачанне будучага, у прынцыпе аптымістычнае, якое звязала перамогу Польшчы з перамогай свабоды ў Еўропе і пабудовай новага єўрапейскага ладу на руінах дэспатычных рэжымаў. Славутыя паэты і філософы стваралі ў час палкіх спрэчак тэорыі-утопіі, нацыянальныя міфы, якія давалі надзею і падтрымлівалі калісці “польскі народ”, што ўвесь час успрымаўся як “народ Рэчы Паспалітай” — аж да ўзоруно “Хрыста народу”, які церпіць дзеля свайго збавенія і збавення ўсіх людзей.

1832–1834 гг. сталі, як вядома, кульмінальным момантам у пастычнай творчасці Міцкевіча, даючы яму званне нацыянальнага Вешчуна, а адначасова ў значнай ступені і Вешчуна ідэі свабоды ў Еўропе¹⁸. “Кнігі польскага народа” і “Кнігі польскага пілігрымства”, хутка перакладзеныя на шматлікія мовы, прынеслі яму славу апостала свабоды. Прыйзначэннем Польшчы, пад якой будзем разумець Рэч Паспалітую, з’яўляецца захаванне веры і свабоды для ўсіх людзей. III частка “Дзядоў” абагульняе ў нейкай ступені віленскі вопыт, удзельнікам якога быў Міцкевіч, як прыклад злачыннага дэспатызму і з’яўляецца адначасова відам маніфеста барацьбы свабоды з дэспатызмам. “Пан Тадэвуш”, які мае зусім іншыя характеристы, паволі таксама становіцца нацыянальной паэмай выключнага ўзоруно не толькі для будучых пакаленняў паліакаў. Добра акрэсліў гэтую выключнасць Станіслаў Ворцаль, яшчэ прадстаўнік пакалення “вялікай эміграцыі”, яе крайне левага крыла: гэта “надмагільны камень, пакладзены рукой генія на

¹⁷ Кароткія ўводзіны ў праблематыку польскай думкі ў першай палове XIX ст. у кн.: Jedlicki J. Narodowość a cywilizacja // Uniwersalizm i swoistość kultury polskiej / Red. J. Kłoczowski. Lublin, 1990. T. 2. S. 7–34; Walicki A. Uniwersalizm i narodowość w polskiej myśli filozoficznej i koncepcjach mesjanistycznych epoki Romantyzmu (po roku 1831). S. 35–60.

¹⁸ Пра асобныя творы парап. уступную інфармацыю ў кн.: Literatura polska: Przewodnik Encyklopedyczny. Warszawa, 1985–1986. Т. 1–2.

нашу старую Польшчу”. Але ў той жа час гучанне паэмы з’яўляеца аптымістычным, выказвае веру ў атрыманне незалежнасці і падтрымку сялян як паўнапраўных грамадзян новай Польшчы.

IV

За гісторыю Польшчы — Рэчы Паспалітай — Міцкевіч узяўся з усёй самаадданасцю ў пазнейшы перыяд свайго выгнання. Лекцыі па славянскай літаратуре ў Калеж дэ Франс у 1840—1844 гг. складаюць тут аснову. Iх аўтар часта выходзіць за межы парадуннія саміх літаратур, выкладае свой погляд на гісторыю і культуру славянскіх краін з Польшчай і Расіяй на чале.

У цікавай для нас галіне трэба было б засяродзіцца на tym бачанні польска-літоўскай Рэчы Паспалітай, якой Міцкевіч быў непасрэдным нашчадкам. Зыходным пунктом была тут, вядома ж, польска-літоўская унія. “Гэтая з’ява была найважнейшай, станоўчай у гісторыі поўначы...” — казаў А. Міцкевіч, асабліва падкрэсліваючы ролю Ягелонаў у давядзенні справы да канца. “На працягу ўсяго панавання Ягелонаў паставаныя іх намаганні, скіраваныя на дасягненне сваёй мэты, здолелі нарэшце спалучыць два народы. Здаецца, гэта адзіны ў гісторыі прыклад абсолютнага зліцця двух плямёнаў без праліцця адзінай кроплі крыві...” Такім чынам, — падкрэсліваў ён, — “славянская унія, — так характэрна яе ён акрэсліваў! — існуе да сённяшняга дня”¹⁹.

Ідэалізаваны вобраз Польшчы — Рэчы Паспалітай — у перыяд яе росквіту, у XVI—XVII стст., які малюе Міцкевіч, з’яўляеца, з аднаго боку, выражэннем глыбокай прывязанасці, насталыгі, з другога — указаннем асноўных каштоўнасцей, да якіх павінна звяртатца будучае грамадства. Менавіта таму традыцыі і вонкі Рэчы Паспалітай з’яўляюцца для яго такім важнымі. Для выяўлення вобраза ён асабліва акцэнтуе ўвагу на адрозненнях паміж расійскім і польскім традыцыямі. Расія — гэта волат, які вырас з Вялікага Княства Маскоўскага. “Сродкі, мэты, планы, сіла гэтай магутнасці — усё гэта сабрана ў духу вялікіх людзей, што заступаюць на трон гэтай дзяржавы, якую мы назвалі фінска-рускай... Дух пануючага ўладыкі — ва ўсім. У духу яго пружына і мэта ўсіх пачынанняў. Усе яму служаць. Служба — гэта дэвіз Расіі. Хто не на царскай службе, той лічыцца нявольнікам, ён нішто ў дзяржаве”²⁰.

Польшча з’яўляеца абсолютнай супрацьлегласцю такой сітуацыі. Там разашаюць не вялікія адзінкі, а супольнасць грамадзян. “Ядром Польскай дзяржавы з’яўляеца з’езд, сход, сеймікі. Уся гісторыя Польшчы складаеца з пастаноў разнастайных з’ездаў... Для ўсёй Рэчы Паспалітай... ма-

¹⁹ Пра ягелонскі перыяд лекцыя 14—26 сакавіка 1841 г. Гл.: Mickiewicz A. Dzieła prozą. T. 4. S. 98 i nast.

²⁰ Тамсама. Т. 5. С. 103.

ральным вогнішчам з'яўляецца вялікі ўсеагульны з'езд, або сейм...”²¹. Але сейм гэты не мае правоў і не кіруе дзяржавай, чым і адрозніваеца ад іншых сходаў такога тыпу. Збіраеца толькі, — падкрэслівае паэт, — каб вырашыць якую-небудзь праблему і выказаць меркаванне аб яе слушнасці”.

Самым важным у краіне з'яўляеца пазіцыя саміх грамадзян, вольных людзей, якія добрахвотна і з поўным перакананнем ў мэтагоднасці справы бяруцца за яе рэалізацыю. Само паняцце грамадзянства, грамадзянскіх правоў як асаблівай каштоўнасці мае тут асноўнае значэнне. “Паводле польскіх паняццяў, — цытую Міцкевіча, — асоба, уваходзячы ў якасці неаддзельнай часткі ў склад палітычнай супольнасці, не губляе сваіх элементарных правоў, яна можа заўсёды выйсці з гэтай супольнасці. Такая свобода сягае самай далёкай мэты. У час розных палітычных меркаванняў адзінка можа адмовіцца ад асабістай свободы, але мае таксама права патрабаваць гэтай вольнасці для сябе. Гэта вядзе за сабой пастаяннае ахвяраванне свободай, падобнае да таго ахвяравання, якога патрабуе рэлігія ад сумлення чалавека. Грамадзянін падпарадкоўваеца грамадству не таму, што ён быў унесены ў яго спісы сваімі продкамі, а таму, што ён сам гэтае грамадства ўспрымае як самае справядлівае, самае прыгожае і самае лепшае. Асоба захоўвае права не толькі пакінуць гэтае грамадства, але нават затрымаць яго ў руху, калі бачыць, што яно саступае на памылковы шлях і не выконвае сваёй місіі”²².

Гэтая доўгая цытата дазваляе лепш зразумець думку Міцкевіча, вагу свободы, якая сягае “да самай далёкай мяжы”. Нідзе ў свеце, — сцвярджае ён з перакананнем, — не было аналагічнага прыкладу забеспячэння такой свободы асобы”. Бо яе грамадзянне добрахвотна ішлі на вайну, плацілі падаткі, нават выносілі прысуды. Публічная, грамадзянская думка іграла тут велізарную, рашающую ролю, як і рэлігійная санкцыя, без якой “нельга зразумець польскую гісторыю”. Установы Рэчы Паспалітай ў такім разуменні мелі, перш за ўсё, адукатыўныя мэты; “іх мэтай было развіваць чалавечы дух, пастаянна яго падтрымліваць на ўздыме, прымушаць яго з кожным разам усё вастрэй адчуваць сваю годнасць, усё лепш разумець свае абавязкі”²³. Разумныя грамадзянне ўмелі прымаць самыя разнастайныя рашэнні, якія служылі агульнай карысці. Напрыклад, сейм, які аднойчы прызнаваў вета, іншы раз ператвараўся ў канфедэрacyjны сейм, дзе ў час тайнага га-

²¹ Ідэал Рэчы Паспалітай — Польшчы прадставіў Міцкевіч у лекцыі 25–27 чэрвеня 1843 г. Тамсама. Т. 5. С. 102 і наст. Mickiewicz A. Dzieła. Т. 11. С. 184–197.

²² Лекцыя 5 ад 7 студзеня 1842 г. Гл.: Mickiewicz A. Dzieła prozą. Т. 4. С. 208; Mickiewicz A. Dzieła. Т. 10. С. 63–64.

²³ Усе цытаты ў дадзеным абзывы ўзяты з лекцыі, прачытанай 27 чэрвеня 1843 г. Гл.: Mickiewicz A. Dzieła prozą. Т. 5. С. 105.

ласавання вырашала большасць галасоў. А ў перыяд безуладдзя ўмелі на-
ват увесці дыктатуру, паколькі адсутнічаў кароль, які “быў гарантый сва-
боды”²⁴.

Міцкевіч разумеў, што стварае ідэалізаваны вобраз Рэчы Паспалітай. “Мы намалявалі тут, — гаварыў ён з кафедры Калеж дэ Франс, — ідэал стану Польшчы, але яму было далёка да таго, каб Польшча яго рэалізава-
ла”. Драматызм яе ў тым, што яна была адзінокай, бо іншыя краіны, уся
Еўропа выбралі іншы шлях. “Уся Еўропа, — сцвярджаў ён з горыччу, —
ідуны ў матэрыялізм, схаластыку, фармалізм, метафізіку, не магла зразумець
такога жыцця, прысутнага паўсюдна, выступаючага па-рознаму, і абвясціла
яго хаосам; Еўропа выступіла супраць Польшчы...”²⁵

Вельмі крытычна глядзіць Міцкевіч як даследчык свабоды амаль на ўсю
евалюцыю Еўропы XVIII ст. Яго крытыка ахоплівае і ўсю дзеянасць Пятра
Вялікага, і Французскую революцыю, і Канстытуцыю 3 Мая ў Рэчы Паспалітай. Расія з Пятром на чале канчатковая адступае ад былога “славянскага
духу”, які цаніў чалавека і яго свабоду, умацоўвае рэжым прымусу, бюра-
краты, паліцыйскіх даносаў²⁶. У Рэчы Паспалітай перамагла “спакуса ўжы-
вання”; “польская шляхта, якая пераўтварыла Польшчу ў час панавання
Саксонцаў... у паўсюдны і бесперапынны кірмаш, аддалася весялосці і са-
мым аптымістычным спадзяванням, якія не мелі пад сабой падставы...
Шляхта сама, замыкаючыся ў Рэчы Паспалітай, хацела забараніць уступ-
ленне ў яе ўсім, хто не меў шляхецкіх кляйнотаў, мела намер застацца кас-
тай і тым самым паклала канец свайму існаванию”²⁷.

Памылкай Вялікага сейма 1788–1792 гг., — на думку Міцкевіча, — зак-
лючалася ў парушэнні “фундаментальных правоў Рэчы Паспалітай”,
такіх, напрыклад, як выбар караля ці *liberum veto*, якія, будзем памятаць,
з’яўляліся ў “ідэале Польшчы” асноўнай каштоўнасцю. Толькі адно пала-
жэнне у Канстытуцыі 3 Мая 1791 г. паходзіла з уласных традыцый, а імен-
на “думка прывядзення да роўнасці ўсіх члену Рэчы Паспалітай... Згодна
з дакладным падлікам, за пяцьдзесят гадоў усе палякі сталі б шляхтай, г. зн.
усе члены Рэчы Паспалітай мелі б аднолькавыя права і прывілегі”²⁸.

²⁴ Mickiewicz A. Dzieła prozą. T. 4. S. 105.

²⁵ Тамсама.

²⁶ Ацэнка Пятра I і яго перыяду кіравання дадзена ў лекцыі 7 ад 18 студзеня 1842 г. Гл.: Тамсама С. 213 і наст. Распачатая яшчэ ў сярэдзіне XVII ст., на думку Міцкевіча, тайнае след-
ства і тайная канцылярия, пашыраныя Пятром I і тайной паліцыяй, мелі драматычныя на-
ступствы для насельніцтва; з часам тайныя расследаванні поўнасцю выцеснілі адкрытыя пра-
цэсы і незалежныя суды. “Такім чынам, славянскія звычай і ўяўленні знікалі ўсё ў большай
ступені”.

²⁷ Гл.: Mickiewicz A. Dzieła prozą. T. 5. S. 106.

²⁸ Ацэнка польскіх рэформ і Вялікага сейма дадзена ў лекцыі 17 ад 15 сакавіка 1842 г. Гл.: Тамсама. Т. 4. С. 253–254.

VI

Ідэалізацыя Рэчы Паспалітай, яе залатога веку ў А. Міцкевіча зусім не насыла характеру кансерватыўнай утопії, уласцівай таму перыяду, напрыклад, расійскім славянафілам. Падобна і ідэалізацыя старажытных славян, іх свабодных грамадаў, “чалавечнасці”, якая была агульной як для нашага паэта, так і гісторыкаў і славянафілаў іншых краін, мела ў Міцкевіча іншае канчатковое гучанне. Бо ў яго вельмі ж ужо моцным быў элемент надзеі на лепшае заўтра, так заўважальны ў творчасці, як і ў чарговых акцыях, рэалізаваных ім да апошніх дзён жыцця з самым вялікім перакананнем і прысвячэннем сябе справе. Гэта была, як і ў многіх іншых людзей “вялікай эміграцыі”, хутчэй утопія тысячагоддзя, характэрная для хіліястай-міленарысты, якія верылі ў новую эпоху “царавання Хрыста” на свеце²⁹. Вялікая дарога Рэчы Паспалітай павінна была тут стаць новай дарогай для Еўропы і свету, напоўненых дэмакратыяй, свабодай, братэрствам, мірам.

Але тут павінен з'явіцца, і гэта мой асноўны тэзіс, “новы дух”, які прыдасць рашаючы імпульс для стварэння “новага свету”. Тут Міцкевіч да канца верыць у славян, бо гэта ж “рэлігійны, прости, добры і моцны... род”. Братэрства славян і ліквідацыя старых спрэчак тут проста неабходныя. “Треба, каб у tym духу чхі, палякі і рускія пабачылі, што з'яўляюцца братамі”³⁰. Калыскай новага духу — адносна гэтага Міцкевіч не сумняваецца — будзе, аднак, Рэч Паспалітая.

“Гэтая калыска не можа быць дзе-небудзь у іншым месцы, — заяўляе ён ў канцы трэцяга года сваіх лекцый, — чым сярод людзей [вядома ж, Рэчы Паспалітай. — E. K.], якія сярод славянскіх народаў цярпелі найбольш, найбліжэй да Еўропы знаходзіліся, найбольш у Еўропы запазычвалі і найбольш Еўропе служылі. У кожным з гэтых момантаў першынство належыць польскаму народу. На такі прывілей ён заслужыў не дзякуючы сваім герайчным учынкам, а доўгім і страшнымі пакутамі [...] Мінулі [...] часы, калі народы казалі: кожны ў сябе, кожны для сябе. Ад чаго ж залежаў бы прагрэс народаў, калі б яны не імкнуліся да збудавання рэлігійнага, палітычнага і сацыяльнага адзінства?...”³¹

Міцкевіч верыў, што яго родны край, Рэч Паспалітая, магчыма, і ўесь свет, чакаюць з тутой “новага свету”, лепшага, больш падобнага да того, які апісваў у вобразе былой Рэчы Паспалітай. Ён верыў, відаць, у новага Напалеона, які прынясе свабоду: перажыванні маладога Адася з Навагрудка ў тую памятную вясну 1812 г., здаецца, паўплывалі на ўсё пазнейшае жыццё. Ён верыў у Францыю, як і ў людзей сваёй радзімы, што “пазбіrali

²⁹ Walicki A. Filozofia a mesjanizm. Warszawa, 1970 (пра месіянізм Міцкевіча ў шырокім контэксле польскай думкі, а таксама рускага славяназнаўства).

³⁰ Лекцыя ад 27 чэрвеня 1843 г. Гл.: Mickiewicz A. Dzieła prozą. T. 5. S. 107.

³¹ Таксама.

кашкеты грэнадзёраў Вялікай арміі, паараскіданыя ад Беразіны да Нёмана” і чакаюць таямнічай падзеі. “Некалькі гадоў таму назад, — гаварыў ён з кафедры, — насельніцтва ўсёй ваколіцы [...] прызналася пад прысягай [...] расійскаму чыноўніку [...], што некалькі разоў бачылі пры месячным свяце ў тумане, як з заходу на поўнач рухающа над зямлём французскія і польскія войскі...”³²

VII

Чытаючы сёння Міцкевіча ў свяtle нашага пазнейшага вопыту, найперш варварскага XX ст., якое асаблівым чынам закрунула цэласнасць зямель былога Рэчы Паспалітай, мы знаходзім у ім, можа, найперш веру ў свабоднага чалавека, грамадзяніна, што з’яўляецца фундаментам нейкага грамадскага парадку, і веру ў братэрства вольных людзей як аснову міжнароднага парадку. Актуальнасць творчасці нашага вялікага земляка, суайчынніка наўрошаў, якія ўсведамляюць сваю прыналежнасць да культурнай спадчыны Рэчы Паспалітай, з’яўляецца тут у некаторых фармулёўках праста здзіўляючай. Тут мы знаходзімся дакладна на антыподах варварскага таталітарызму XX ст., які глыбей, чым мы меркавалі, застаўся ў некаторых галавах і сэрцах жыхароў посткамуністычных дзяржаў. Зварот да асноў міцкевічаўскай думкі і жаданне іх зразумець можа быць у такой сітуацыі асабліва каўзным для людзей, якія стаяць на парозе ХХІ ст.

Пераклад з польскай мовы Ганны Цішук

Александр Липатов (Москва)

МИЦКЕВИЧ И ПУШКИН ОБРАЗ НА ФОНЕ ИСТОРИОГРАФИИ И ИСТОРИОСОФИИ

Отсутствие националистической ненависти, национальной мании величия и великодержавной претенциозности в творчестве Мицкевича (как, впрочем, и других видных польских романтиков), будучи феноменальным в сопоставлении не только с литературой и историографией соседней России, в то же время не является чем-то сугубо индивидуальным и уникальным в контексте самой польской современности.

³² Mickiewicz A. Dzieła proza. T. 5. S. 167. Гэта адна з апошніх лекцый Міцкевіча ў Калеж дэ Франс 28 мая 1844 г.

На тэму месца Напалеона ў бачанні Міцкевіча гл. заўвагі А. Валіцкага ў яго кн. “Філософія і месяцізм” (С. 275 і наст.). Паводле Валіцкага, лекцыі Міцкевіча былі поклічам “вялікага харызматычнага правадыра — адначасова ваенага і палітычнага, які стаў бы на чале французаў, славян і павёў бы іх на вялікі крыжовы паход супраць “людзей мінулага” (Тамсама. С. 285). Яго Напалеон — гэта “своеасаблівы сінтэз польскай свабоды і рускага аднаўладдзя”; у гэтым дачыненні абодва народы, якія дзеянічаюць адзін супраць другога, “могуць сышціся”.

В век сражений за национальную независимость и непрекращающегося духовного сопротивления чужим и чуждым порядкам после каждого военного разгрома, сопровождающегося погромом национальной культуры, общественной жизни, образования, — программы буквально всех политических организаций, не говоря уже о философских учениях польских мыслителей, были лишены каких-либо акцентов злобы по отношению к народам государств-поработителей¹.

Этот собственно национальный феномен как польской политической культуры, так и — шире — самой польскости перестает выглядеть неким парадоксом, если рассматривать его не только синхронно — в контексте кровавой и драматичной современности поляков без Польши в XIX в., но и осознать диахронно — в свете предшествующей истории.

Многонациональность и многоконфессиональность независимой Речи Посполитой в условиях почти четырехвековой шляхетской демократии сформировали специфический менталитет гражданского общества в рамках одного сословия, равно как и связанный с этим характер единой в своей разнотничности политической нации. Бывшая во времена средневековья прибежищем для гонимых на Западе евреев и пристанищем для избыточного народа населения германского мира, Речь Посполитая эпохи Возрождения становится убежищем для всех гонимых у себя на родине представителей расколотого христианства и политических эмигрантов (среди тех, кто обрел приют в Польше, — знаменитые фигуры итальянского гуманиста Ф. Бонакорси, вошедшего в конфликт с папой римским, и русского князя А. Курбского, который посмел противопоставиться тирании Ивана Грозного, — символизируют массовое явление).

Система шляхетской демократии в XVI в. сделала невозможным то, что на охваченном религиозными войнами Западе воплощает Варфоломеевская ночь. В следующем столетии, когда победила контрреформация, Польша, несмотря на все внутренние конфликты (крупнейшим из которых было восстание Хмельницкого), сохранила облик “государства без костров”². В XVIII в. эта национальная традиция обрела развитие в духе социаль-

¹ Сфера общественной памяти и связанных с ней культурно-бытовых стереотипов являются собой особый аспект. Будучи явлениями массового сознания и проявлениями массовой культуры, они нуждаются в особом рассмотрении и в силу своей специфики предполагают иную, нежели сфера высокой культуры, методику и иной исследовательский подход. См.: Memory: History, Culture and the Mind. Oxford, 1989; Middleton D., Edwards D. Collective Remembering. London; Newbury Park; New Delhi, 1990; Fentress J., Wickham C. Social Memory. Oxford, 1992; Baczkó B. Wyobrażenia społeczne: Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej. Warszawa, 1994; Szacka B. O pamięci społecznej // Znak. 1995. Nr 480 (5); Pamięć zbiorowa w procesie integracji Europy / Pod red. Józefa Łaptosa. Kraków, 1996.

² См.: Tazbir J. Państwo bez stosów: Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII wieku. Warszawa, 1967; он же: Reformacja – Kontrreformacja – tolerancja. Wrocław, 1996.

философских и правовых идей эпохи Просвещения³, а во времена романтизма оказалась в центре внимания польских мыслителей, политиков и писателей⁴. Отсюда вполне закономерны и естественные лозунги “За вашу и нашу свободу” в период польского восстания 1830 г., равно как и символы Польши (Белый орел), Литвы (Погоня — скачущий рыцарь) и Руси (Михаил Архангел) на знаменах поляков, восставших в 1863 г. В литературе же история, культура и свободолюбие этих трех этносов Речи Посполитой нашли свое отражение в украинской и литовской школах польского романтизма. Вот почему расцвету национально-государственного мышления в Европе эпохи романтизма (у нас крупнейшие его представители — Карамзин в историографии, Пушкин в литературе) сопутствовало столь специфичное для Польши осознание нации как разноэтничной по своим корням общности, скрепленной совместной исторической традицией и историософской идеей, которые проявляются в федеративных началах государственного объединения и олицетворяются в демократических принципах государственного управления. Относительно новым в этой концепции было распространение понятия нации (*naród*) на все сословия (тенденция, впервые проявившаяся в польской общественной мысли в эпоху Возрождения и явно обозначившаяся — также и в политической практике — в эпоху Просвещения).

Надэтническое (историко-политическое по своей сути) понимание нации и ее социологическая реинтерпретация были следствием историографического мышления, которое в свою очередь было производным всеохватывающего — в категориях всемирности — историософского осознания локального (национального) как составной универсального (общечеловеческого).

Для разных этно-культурных слагаемых Европы этот процесс самопознания был общим, но — в силу местных особенностей — не синхронным.

В период зрелости эпохи Просвещения крупнейшие национальные писатели Польши и России — сперва Нарушевич, потом Карамзин, а затем, во времена романтизма, Мицкевич и Пушкин — обращаются к истории. Не только художественно и не просто художественно, но и внелитературно — планомерно, систематически и, как следствие, профессионально.

Осознание их личностных особенностей, специфики мироощущения, характера мышления и жизненных обстоятельств показывает, что это не случайное совпадение. Писатели по призванию становились историками-профессионалами по внутреннему побуждению: их художественному даро-

³ См.: Липатов А. В. Литература в кругу шляхетской демократии: (Позднее Барокко, Просвещение, Предромантизм). М., 1993.

⁴ См.: Walicki A. Między filozofią, religią i polityką: Studia o myśli epoki romantyzmu. Warszawa, 1983.

ванию становилось тесно в литературно-эстетических рамках словесности. Чистое искусство (в том объеме этого понятия, которое сформировалось на Западе, а следовательно и в Польше во времена Ренессанса, и постепенно входило в литературную культуру России на этапе позднего Прогрессения)⁵ ощущалось недостаточным как для понимания национальной современности человеком пера, который осознавал себя гражданином отечества, так и для самопонимания себя как национального художника. Обозрение же самой национальной современности этих личностей, осознание ее в категориях “времени большой длительности”⁶ приводит к выводу, что это “перевоплощение” писателей в историков — универсальная (наднациональная) закономерность.

В переходную полосу “времени большой длительности”, в переломную пору коренных изменений в судьбах государственности и в ее системе, в сферах национального бытия, наконец, в самом стиле и образе жизни историческая наука призвана была упорядочить реальность — прошлую и настоящую, — связав их воедино, объясняя одно через другое. Это в свою очередь должно было способствовать осознанию пути, пройденного народом, прояснению роли государственного института и типа правления в народной жизни, что в конечном итоге должно было привести к пониманию своего народа как особой (на фоне других), специфической общности, а самого себя как особой личности в системе общих — надиндивидуальных связей с окружением. Суть всего этого — национальная идея — обнаруживалась именно в перспективе истории.

Типологическое для России и Польши подобие временной ситуации стимулировало подобные в своей мотивации, но порой аксиологически разнонаправленные разработки. Это обусловливалось не только и не столько особенностями национальной истории, сколько истории общеевропейской, внутренне дифференцированной на латинский (куда входила Польша) и византийский (куда входила Россия) круги культуры — во-первых, а во-вторых, существеннейшими различиями в национально-политической ситуации. Происходит своего рода смена ролей: Россия стремительно превращается в великую европейскую державу, а параллельно некогда могущественная шляхетская республика, теперь постоянно унижаемая, постепенно к концу XVIII в. стирается с политической карты Европы соседними абсолютистскими монархиями.

⁵ В 1825 г., отвечая Жуковскому на критическое замечание о том, что в поэме “Цыганы” нет цели, Пушкин парирует: “Ты спрашиваешь, какая цель у “Цыганов”? Вот на! Цель поэзии — поэзия...” (Пушкин А. С. Мысли о литературе. М., 1988. С. 432).

⁶ Braudel F. The Mediterranean and the Mediteranean World in the Age of Filipp II. New York; Evanston; San Francisko; London, 1973. Vol. 2. У нас об этой концепции писал А. Я. Гуревич в кни.: Исторический синтез и Школа “Анналов”. М., 1993.

В первой из выделенных здесь сфер центральным был вопрос о соотношении личности и общности, равно как и их роли в истории. Для польского самопонимания с его вековыми традициями шляхетской демократии, которая в свой ренессансный XVI век породила гражданское общество, решающую роль играл индивидуум и проблема этического выбора. В эпоху романтизма впервые — масштабно и талантливо — это обрело художественное воплощение в III ч. “Дядев” Мицкевича. Для русского же самоощущения времен молодой Российской империи как прямой преемницы Московского государства, основанного на самодержавии и создавшего *государственное общество*, определяющим было полное подчинение индивидуума государственно-конфессиональной всеобщности института власти, чьим воплощением был помазанник Божий — царь-самодержец. Эта идея обрела классическое воплощение в “Истории” Карамзина и “Медном всаднике” Пушкина. В то же время такая российская наследственность византизма исподволь размывалась теми веяниями эпохи Просвещения, которые способствовали появлению в империи зачатков гражданского общества, раздавленного (но не уничтоженного) на Сенатской площади.

Во второй из обозначенных выше сфер характерным для времен Карамзина и Пушкина было такое постижение (и освещение) отечественной истории, которое поясняло современные триумфы державы и, открывая оптимистические перспективы на ее великое будущее, утверждало чувство национального достоинства. “История” Карамзина, “Полтава”, “Медный всадник”, политические (а в их числе — антипольские⁷) стихи Пушкина — крупнейшее (и талантливейшее) отражение патриотической устремленности членов государственного общества, гордых теми грандиозными успехами, которые ознаменовали блестательное вхождение России в Европу и обретение ею роли одной из могущественнейших держав. Историческим же и художественным воплощением этих побед, славы и могущества были имена Петра, Екатерины, Александра и Николая — самодержцев Российской империи, гениев русского духа, творцов русского величия, которое наконец-то впервые признала Европа.

В Польше эпохи Просвещения, когда в условиях постоянной внешней угрозы шла непрерывная внутренняя борьба за реформы, призванные поставить страну вровень с Европой и — одновременно — отстоять национальную независимость, историография в лице Нарушевича обратилась к

⁷ “Клеветникам России”, “Бородинская годовщина”, “Перед гробницею святой...” — стихи, нареченные В. Ледницким “антипольской трилогией”. (Lednicki W. Alexander Puszkin: Studia. Kraków, 1926. S. 36). В польском контексте (и восприятии) это определение выступает как антитетическое по отношению к знаменитой трилогии Сенкевича, написанной, по словам самого автора, “для укрепления душ” в эпоху национального угнетения.

тем же, что позднее Карамзин, западноевропейским идеям просвещенного монархизма как наиболее эффективному типу государственности.

В России, где эта система правления, продолжив и развив грандиозные деяния Петра, обретала новые блестящие подтверждения в “век Екатерины”, а затем во времена Александра I — в победе над Наполеоном и обретением той ключевой роли на европейской арене, которая позднее утверждалась Николаем I, историографическая концепция Карамзина была продолжена Пушкиным. Декабристы же обратились к другой просветительской концепции — демократической системе государственности. Она была близка к значительнейшей части представителей польской политической мысли времен Просвещения и романтизма (в том числе и Мицкевичу), которые развивали ее на основе преемственности традиционных идей и институтов шляхетской демократии⁸. Практическим воплощением этих устремлений “была первая в Европе Конституция, принятая в Варшаве 3 мая 1791 г. Для абсолютистских соседей, опасавшихся усиления Польши и приближения в ее лице “французской заразы”, она стала поводом для окончательной ликвидации шляхетской республики.

Период крушения многовековой государственности, борьба за выживание нации без государства, поиски путей самосохранения и идей самообретения вели в сферу историософии уже с конца XVIII в. (Я. П. Воронич). В России этот процесс появится несколько позже — по мере уяснения русского культурно-исторического тупика (П. Я. Чаадаев, 1828–1830), а затем (с конца 30-х гг.) в связи с осознанием угрозы русской самобытности со стороны буржуазного Запада (славянофилы).

Порожденная просветительским универсализмом историософия, возвышаясь над историографией (как мысль возносится над ограниченным своей материальностью фактом, идея над pragmatикой реальности), стремилась к раскрытию общих законов человеческого бытия, общей направленности движения человечества во времени, наконец, самого смысла и цели этой направленности. В такой системе миропонимания универсальное довлеет национальному, а национальное осознается как его производное: отдельные народы видятся как слагаемые человечества, а их роль и значение раскрываются и оцениваются с точки зрения характера их вклада в общие усилия и общие свершения на пути обретения общечеловеческой и человечной гармонии. Поэтому-то внеположность историософии национализму абсолютно закономерна, как вполне естественно и логично то, что он присущ историографии.

Российская историческая наука пушкинских времен в силу самой своей молодости (не говоря уже о государственных потребностях при отсут-

⁸ См.: Grabski A. F. Myśl historyczna polskiego Oświecenia. Warszawa, 1976; Липатов А. В. Литература в кругу шляхетской демократии.

ствии гражданского общества) была на предисториософской стадии, тогда как польская, изначально будучи частью западноевропейской, проходила те же, свойственные этой последней стадии, эволюции. Русская историография была обусловлена непосредственной связью с государственным обществом и осознанно подчинена государственным интересам.

Польская историософия с самого начала (Я. П. Воронич), существуя в условиях гражданского общества, развивалась в условиях внутренней свободы личности — мыслителя и стремилась к осознанию судеб своего народа во взаимосвязи с общехристианской идеей всемирности, а не политической соподчиненности интересам национальной государственности⁹. (Еще одно отражение антиномии традиционного для латинского мира персонализма западного мышления в Польше и свойственной православию соборности самоощущения в России.)

Два разных типа мышления — национально-государственный и наднационально-общечеловеческий — историографический и историософский отличают русское и польское мышление (естественно, речь идет о сфере высокой культуры), отражая (и знаменуя) историко-культурные различия (отягощенное русским наследием византинизма государственное общество — в первом случае, гражданское — как следствие традиционной связи с латинством — во втором).

Знаменательным для этого русско-польского, а по сути выходящего за собственно-национальные рамки — восточно- и западноевропейского отличия, полемического диалога культур и взаимонепонимания — является неадекватное восприятие в России историософской по своей сути концепции Чаадаева. Такой тип мышления был настолько иным — новым, непривычным, а посему и чуждым привычным представлениям государственного общества, что не мог быть им понят: историософия воспринималась в плоскости историографии и оценивалась с точки зрения именно ей свойственных национально-государственных представлений. В этом отношении показательно суждение Пушкина: “Что же касается нашей исторической ничтожности, — пишет он Чаадаеву, — то я решительно не могу с вами согласиться... Разве не находите вы что-то значительное в теперешнем положении России, что-то такое, что поразит будущего историка?”¹⁰

Пушкин, автор статьи “О ничтожестве литературы русской”, которая, кстати, могла бы быть неким дополнительным аргументом из области прошлого российской словесности к выводам Чаадаева о византизме российской истории, культуры и природы, тут выступает как историк, полемизирующий с историософом, политик — с мыслителем, искренний русский

⁹ О польском историческом мышлении эпохи романтизма см.: Janion M., Źmigrodzka M. Romantyzm i historia. Warszawa, 1978.

¹⁰ См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л. 1941. Т. 16. С. 393.

патриот — с первым европейским философом России. Что же касается имперской власти, то для нее идеи, противоречащие стереотипам государственного общества и официальной историографии, были настолько противоестественны и абсурдны, что их автор был объявлен сумасшедшим. (Эта традиция русского византизма была восстановлена в СССР, где гражданское общество, уничтоженное в процессе большевистских репрессий, начало возрождаться со времен “оттепели”.)

В своих историософских исканиях Чаадаев вступил на почву, новую для русских мыслителей, но традиционную, естественную, “свою” для представителей высокой культуры Запада, а в их числе — поляков. Чаадаева и его польских современников, начиная с Мицкевича, сближает общность мировидения (взаимосвязанный с католичеством универсализм) и именно в его свете открывающаяся собственно национальная перспектива, а отсюда и боль за свой народ, свою страну, свою культуру. Только у Чаадаева это было связано с осознанием тупика российского византинизма, изолирующего родину от всемирности, а у поляков — с трагизмом утраты народом свободы вследствие не только чужих, но прежде всего трезво осмысливаемых своих вин. Это отсутствие национализма и горькая национальная самокритичность — следствие именно историософского типа мышления. Чаадаев и его польские современники, такие, как Мицкевич, искали выход из национально-исторического лабиринта в общечеловеческой перспективе Откровения, в прозрении своим народом универсального пути. Его обретение и предрешает наднациональную роль нации: прокладывая путь в будущее себе, она ведет за собой других.

Близость Мицкевича с Чаадаевым одновременно означает расхождение с Пушкиным. Мицкевич ценил его поэтический дар, чему дал свидетельство в цикле лекций о славянских литературах, прочитанном в парижском Коллеж де Франс, а также в статье памяти Пушкина, опубликованной во французском журнале “Le Globe” (1837)¹¹. Но, может быть, в еще большей степени признание поэтического гения Пушкина содержится в умолчании Мицкевича. Этот литературный прием порой бывает более емким и впечатляющим, нежели самые яркие поэтические метафоры. Нигде, никогда польский поэт не откликнулся на антипольские стихи Пушкина.

Если прибегнуть к стилю эпохи двух великих романтиков, воспользоваться их фразеологией, метафорикой и поэтической символикой, то раскальваемый историографией и скрепляемый историософией образ мира и связанное с этим отторжение — притяжение русского и польского худож-

¹¹ “Если бы вообще не было произведений английского поэта [Байрона. — А. Л.], — отмечает в этой статье Мицкевич, — Пушкин был бы провозглашен первым поэтом эпохи” (Mickiewicz A. Dzieła. Warszawa, 1996. T. 5. S. 284–285).

ников, представая в отсвете двух национальных идей, обретет трагически возвышенное звучание.

Русский гений вонзal свой поэтический кинжал в кровоточащую рану Польши, раздавленной доблестной ратью великой державы. Польский поэт увековечил эту рану своей лирой, своими гражданскими деяниями, самой своей жизнью.

Мицкевич-поэт прошел мимо Пушкина-политика. Не обратил на него внимания¹². (Заставил себя не обратить?) Ибо видел и ценил только Пушкина-поэта. Поистине рыцарский жест поляка, нареченного пророком в своей столь многострадальной и всегда непокорной родине.

Отношение к Польше — лишь составляющее общей позиции Пушкина, в тот период не только выступавшего как государственный поэт, но и ощущавшего себя как член государственного общества. В этой связи уместно привести следующее свидетельство современника: “В России все те, кто читают, ненавидят власть... От Пушкина — величайшей славы России — одно время отвернулись за приветствие, обращенное им к Николаю после прекращения холеры, и за два политических стихотворения. Гоголь, кумир русских читателей, мгновенно возбудил к себе глубочайшее презрение своей раболепной брошюрай”¹³.

Реакция Пушкина на польское восстание была типичной реакцией представителя государственного общества. В личном же плане он сохранял теплые чувства, которые питал к Мицкевичу. В этом отношении показательны

¹² Не подобно ли и отношение П. А. Вяземского к антипольскому стихотворению Пушкина “Клеветникам России”? И не тот же прием умолчания использовал он, доверив свои мысли о подобного рода стихотворчестве лишь записной книжке? “Зачем перекладывать в стихи то, что очень скати в политической газете?” — отмечает он 14 сентября 1831 г. и далее не без иронии замечает: “Для меня назначение хорошего губернатора в Рязань или Вологду гораздо более предмет для поэзии, нежели во взятии Варшавы” (Письма Пушкина к Е. М. Хитрово. Л., 1927. С. 291, 292). Если здесь выражено эстетическое отношение к этим стихам (пушкинское “цель поэзии — поэзия” в равной степени близко и Вяземскому), то позднее Петр Андреевич, столь близко знавший Пушкина, отметил их органичную связь с воззрениями поэта: “Эти стихи — не торжественная ода на случай: они излияние чувств задушевных и мнений и убеждений, глубоко вкорененных” (Русский архив. 1879. Кн. 2. С. 252). Впрочем, свое личное отношение к “польским событиям” (которое полностью совпадает с выраженным им же публично в политических стихах) сам Пушкин запечатлел в письмах (1831) к А. О. РОССЕТ и П. А. Вяземскому.

От вас узнал я плен Варшавы.
.....

Вы были вестницею славы
И вдохновеньем для меня.

(“Из записки к А. О. Россет”)

(Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1959. Т. 2. С. 608). В письме к П. А. Вяземскому по поводу восстания: “...их надо было задушить, наша медлительность мучительна” (там же. 1962. Т. 10. С. 34).

¹³ Герцен А. И. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 7. С. 220.

полные тревоги за судьбу польского поэта строки из пушкинского письма к Е. М. Хитрово: “В начале восстания он был в Риме, боюсь, не приехал ли он в Варшаву, чтобы присутствовать при последних судорогах своего отечества”¹⁴.

Глубокое почитание поэтического дара Мицкевича было присуще Пушкину постоянно. Об этом, в частности, свидетельствуют не только его переводы (вступление к “Конраду Валленроду”, “Будрыс и его сыновья”, “Воевода”), но и упоминания его имени и творений в своих произведениях (“Сонет”, где имя Мицкевича ставится в один ряд с Данте, Петраркой, Шекспиром, Камоэнсом, Вордсвортом; “Дубровский”, “Отрывки из путешествия Онегина”, примечания к “Медному всаднику” и “Песням западных и южных славян”).

Реакцию на польское восстание представителей гражданского общества отражают ссылочные декабристы: А. И. Одоевский (поэтические творения “Славянские девы”, “При известии о польской революции”) и М. С. Лунин¹⁵, а также — в следующем поколении — А. И. Герцен, который в 1851 г. вспоминал: “Когда вспыхнула в Варшаве революция 1830 года, русский народ не обнаружил ни малейшей вражды против ослушников воли царской. Молодежь всем сердцем сочувствовала полякам. Я помню, с каким нетерпением ждали мы известия из Варшавы: мы плакали, как дети, при вести о поминках, спрятанных в столице Польши по нашим петербургским мученикам. Сочувствие к полякам подвергало нас жестоким наказаниям, — поневоле надобно было скрывать его в сердце и молчать”¹⁶. Это умолчание — уже не литературный прием, а свидетельство российского самовластия и внутреннего сопротивления ему постоянно искореняемого и самовозрождающегося гражданского общества: тяжкое российское наследие, тягостная российская традиция — наше давнее и недавнее вчера, наше тяжелое, но внушающее оптимизм сегодня.

Свойственное государственному обществу идеологизированное — великодержавное, узконефесиональное, национально ограниченное (и поэтому ограниченное от человеческого универсума), деперсонализированное — мышление, “заземленное” официально признанной историографией и “приземленное” конкретностью внутриполитических целей и геополитических претензий власти, не только контрастирует с универсальной открытостью типа мышления, который свойственен обществу гражданскому. Само ощущение контраста между застывшим “своим” и новым “чужим” уже самой своей новизной влечет ограниченных и ограниченных собствен-

¹⁴ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 10. С. 335.

¹⁵ См.: Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. М., 1951. Т. 3.

¹⁶ Герцен А. И. Избранные философские произведения. М., 1948. Т. 2. С. 140.

ной многовековой традицией подданных (и преданных) государственной власти к этому “чужому” сугубо ментально (столь присущее людям любопытство и любознательность). У способных же к самостоятельному мышлению здесь помимо поверхностного влечения к внешним проявлениям “чужого” и связанной с этим моды на “чужое” появляется глубинное осознание внутренней несвободы привычного “своего” и внутренней свободы нового “чужого”. А это уже означает начало процесса персонализации, появления личностного начала, рождение индивидуума в доселе деперсонализированном мироощущении, знаменуя зачатки нового — гражданского — общества в недрах традиционного государственного.

Так было в Московском государстве XVII в., когда параллельно острым политическим и конфессиональным конфликтам с Речью Посполитой и вопреки им русская культура — высокая и массовая — открылась навстречу чужой, но колоритнейшей для русского восприятия, а поэтому притягательной культуры “латинства” в его польском варианте. Осмысление же внутренней “инаковости” этой новизны, ее мировоззренческой сути порождало в познающей ее русской среде силу притяжения к иным аксиологическим ориентирам, которые были созданы “латинским” Западом в эпоху Возрождения (вне- и наднациональные — общечеловеческие — ценности, а в связи с этим обращенность к общехристианским идеалам вне и вопреки институционально расколотшейся Церкви; персонализм и примат личности по отношению к государству со всеми вытекающими отсюда последствиями общественной, культурной и художественной деятельности). Следствием такого “брожения умов” было появление в русском самосознании личностного самоощущения, интеллектуальной критичности мышления, устремленности к познанию доселе внешнего (“латинского”) мира. Этот “внутренний” — духовный — процесс нарастал благодаря тем “внешним” факторам, которые были связаны с реформами Петра I и эпохой Просвещения, расцветшей в России времен Екатерины II.

Среди русских друзей и знакомых Мицкевича — наследников и носителей этой обновленной русской — были как поборники ее эволюционного развития в общеевропейском русле цивилизации, но с особым учетом национального начала, так и сторонники дальнейшей радикальной модернизации в духе государственно-политических и социально-экономических доктрин современного Запада. Эта полифоничность поисков уже сама по себе была свидетельством новой стадии развития русской духовной жизни, ее отторженной от собственного “византизма” “европейскости”. Внутреннее же расслоение общества на гражданское и государственное предопределялось не столько самими направлениями русской мысли “самиими по себе”, сколько отношением к государственной власти и пониманием ее роли в жизни общества и личности.

В атмосфере внутрироссийских духовных поисков и связанных с ними споров универсальная открытость мышления Мицкевича, широта его разомкнутого на многонациональный мир кругозора, столь свойственная его индивидуальности одухотворенная проникновенность высказывания правд, открывающихся взору поэта с высот историософского восприятия (где национальное неотрывно от всечеловеческого) — все это наряду с ярко выраженным национальным даром художественной новизны влекло к нему русских искателей современной russkosti. Не здесь ли причина его необычной притягательности (о чем сохранилось немало свидетельств современников, в том числе и Пушкина)? Не здесь ли и феномен теплого принятия его, готовного понимания, сердечных симпатий как в среде зарождающегося русского славянофильтва, так и западничества, которые тогда еще не были резко дифференцированы?

Это тяготение русских к Мицкевичу особенно феноменально в сопоставлении с отношением к нему поляков. Никогда — ни до приезда в Россию, ни в эмиграции — Мицкевич не пользовался всеобщим признанием и любовью своих сограждан, которые изначально в силу эстетических и идеальных, а позднее религиозных и политических исканий и убеждений поэта разделялись (и порой весьма резко) в его оценках и в самом отношении как к его творчеству, его деятельности, жизни, так и к самой его личности. Для русских же он — человек историософского типа мышления и одновременно человек со стороны, а при этом — ярко выраженная личность, не скованная как стереотипами русского государственного общества, так и просвещенного космополитизма, национальный по духу поэт, а одновременно европейский по складу ума интеллектуал — был своего рода посредником в их собственном обмене мыслями и арбитром в их идеальных спорах.

Он вдохновен был свыше
И свысока взирал на жизнь.¹⁷
(А. С. Пушкин. "Он между нами жил...")

В этих строках стихотворения-воспоминания и — есть основания полагать¹⁸ — стихотворения-ответа на мицкевичевское "Русским друзьям" Пушкин поэтической метафорой "высоты" проницательно выяснил и проникновенно охарактеризовал склад ума польского поэта-любомудра. Его идея межнационального всеединства, а в его рамках — славянской взаимности — зиждилась не на великодержавно-политическом объединении и последующем подчинении родственных народов единой воле самодержца Российской империи (концепция русских и части зарубежных славянофи-

¹⁷ Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1974. Т. 2. С. 316.

¹⁸ В этом отношении особый интерес представляют работы В. Ледницкого и Р. Блюта.

лов). Наследник национальной исторической традиции шляхетской демократии, ученик знаменитого историка, известного деятеля демократического движения в Польше и на Западе И. Лелевеля, поборник национально-освободительных идей и революционных действий Мицкевич видел будущее славян — если речь идет о сфере общественно-политического устройства — в их объединении на основах республиканской демократии, а что касается сферы духовной — в экуменической общности христианства.

Этот историософский образ идеальной картины будущего, которую рисовал русским Мицкевич, доподлинно представил Пушкин, поэтически воссоздав его идею тех времен всечеловеческой истории, “когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся”¹⁹.

Великодержавная политика и свойственное ей идеологизированное мышление, спровоцировав ноябрьское восстание 1830 г.²⁰, разделило не только свободолюбивую Польшу и самодержавную Россию (процесс, продолжавшийся до наших времен). Это насилие “вовне” — над “чужими” — разделило “изнутри” и самих “своих” на общество гражданское и общество государственное (разделив тем самым и ту общую среду, в которой вращался Мицкевич и для которой он был любим или близок)²¹. И так же, как борьба поляков “за вашу и нашу свободу” (столь близкая мыслям Мицкевича надпись на знаменах восставших) являла — вопреки Пушкину — отнюдь не “домашний спор” “кичливого ляха” и “верного росса”²², так и продолжающийся с тех пор внутренний раскол в России был отнюдь не только русской драмой, обернувшейся в следующем столетии величайшей многонациональной трагедией.

И в том, и в другом случаях общечеловеческие ценности оказались несовместимы с великодержавно-националистическими, находящими обо-

¹⁹ Пушкин А. С. Собр. соч. 1974. Т. 2. С. 316.

²⁰ Нельзя было безнаказанно нарушать Конституцию Королевства Польского. Российское же самодержавие, как потом и сменивший его большевистский тоталитаризм, не считаясь с польской спецификой, не учитывая особенности польского менталитета, сами создавали тот “польский вопрос”, который неизбежно обретал не только внутригосударственный, но и общеевропейский резонанс. Впрочем, по сути своей это лишь составная более общей проблемы: отсутствие выверенной национальной политики — извечная черта многонациональной России. Плоды этого страна пожинает по сей день.

²¹ Первоначальным толчком, вызвавшим эту общественную трещину, было восстание декабристов и последовавшие затем репрессии. Ярчайшие (и проникновенные в силу индивидуальной тональности) поэтические свидетельства этого разделения — стихотворное послание “Русским друзьям” Мицкевича (а ими, как явствует из самого текста, были декабристы), с одной стороны, а с другой — стихотворное же обращение Пушкина к Мицкевичу (“Он между нами жил...”), искренне преклонявшегося перед поэтическим даром и личностью Мицкевича, искренне, глубоко и горько, с болью сердечной переживающего — как русский государственный и великодержавный патриот — непонимание польским поэтом тех истин и тех благ, в которые веровал он сам.

²² Пушкин А. С. Полн. собр. соч. 1954. Т. 2. С. 127.

снование в официальной историографии. Историософское же осознание гармоничной целостности универсального и локального — всеобщего и национального — исключает их противостояние, точно так же, как гражданское общество потенциально сводит на нет те напряженности, конфликты и взрывы, которые несет в себе общество государственное. Несет не только другим, но и самому себе. Поэтому-то послание Мицкевича “Русским друзьям” — казненным собственным режимом (“Светлый дух Рылеева погас”), лишенным прав, сосланным в Сибирь (“Нет больше ни пера, ни сабли в той руке, // Что, воин и поэт, мне протянул Бестужев. // С поляком за руку он скован в руднике”), равно как и тем, кто был “наказан небом строже”, ибо “разум, честь и совесть продал”, — до сих пор сохраняет и свою поэтическую проникновенность и... свою этическую актуальность.

Историографическая трактовка фактов, событий, персонажей шла “вропень” с ними и на предначертанном государственной системой уровне официальной идеологии, тогда как историософская — над ними — с высоты христианской аксиологии и общецивилизационной телеологии — универсальных ценностей и гуманистических устремлений, которым не свойственны национальные разграничения и государственные ограничения. Поэтому государственно плоскостное и национально плоское историографическое мышление внеположно объемному, глубокому и разностороннему историософскому осознанию исторических событий и личностных позиций, которое, как показывает послание “Русским друзьям”, исключает национальную ненависть и даже праведный гнев гражданина, чья родина раздавлена, унижена, разорена. Есть у Мицкевича понимание русских друзей, сострадание к постигшей их участи, есть снисходительное презрение к тем, кто “деспота воспев подкупленным пером, // Позорно предает былых друзей злословью // Иль в Польше тешится награбленным добром, // Кичась насилиями, и казнями, и кровью”. А вместо проклятий — единственное пожелание:

Слезами родины пускай язвит мой стих,
Пусть, разъедая, жжет — не вас, но цепи ваши.

И после этого пожелания освобождения духовных рабов — пусть даже ценой страданий тех, кого эти рабы стремятся превратить в таких же рабов своего господина, — одно, только одно объяснение поэта. Нареченный пророком, он, благодаря свету историософского понимания людей и событий, видит сквозь темень и мглу бытия причины и следствия как преступлений государства против человечности, так и жалкое ничтожество тех, кто слепо этому государству верит и покорно служит, составляя послушную массу государственного общества:

А если кто из вас ответит мне хулы,
Я лишь одно скажу: так лает пес дворовый
И рвется искушать, любя ошейник свой,
Те руки, что ярмо сорвать с него готовы.²³

(Перевод В. Левика)

… “Антипольская трилогия” Пушкина — русские (без “анти”) мотивы-размышления Мицкевича.

Историографичность русского поэта — историософичность польского. Это всего лишь попытка приближения к до конца не постижимой сложности национальных гениев… и их трагичности… К менталитету двух наций, соприкосновению двух национальных культур… А в конечном итоге — взаимопониманию и взаимонепониманию двух столь разных народов. И столь близких, ибо не только приговоренных историей к географическому соседству, но и — вопреки всем своим распрям — объединяемых универсальными ценностями общей для них Европы.

Arnoldas Piročkinas (Vilnius)

ŽRÓDŁA ROMANTYZMU ADAMA MICKIEWICZA

Tytuł referatu, przedstawionego przeze mnie uwadze szanownych uczestników konferencji, niezbyt dokładnie wyraża jego treść. Stanowi ją cały kompleks problemów, który powstaje przy dokonywaniu przeglądu źródeł romantyzmu tej czołowej postaci literatury polskiej. Określenie *źródła* nie jest w stanie odzwierciedlić ani procesu, który przywiódł poetę do romantyzmu, ani dynamiki oraz współdziałania czynników. Rzeczony termin poniekąd rozdziela powiązane ze sobą zjawiska. Źródło rozumiemy wszak jako rzeczą pasywną, z której twórca jedynie czerpie materiał. Tymczasem tak zwane źródło jest stosunkowo aktywnym uczestnikiem aktu twórczego: często pobudza twórcę, bywa dlań impusem bądź przyczyną, pierwotnym bodźcem, zaś później, gdy źródło jest już niejako przyswojone, staje się ono elementem, ingrediencją osobliwego stopu — utworu. Toteż termin *źródło* jest terminem ograniczonym. Szczególnie odczuwamy to, omawiając formowanie się metody literackiej Adama Mickiewicza, a także innych wielkich twórców. Zapewne bardziej by się tu nadawało określenie *czynnik*. Skoro jednak w ten sposób sformułowany temat został umieszczony w programie, w dalszym ciągu będę niejako zmuszony do używania terminu *źródło*.

Romantyzm Mickiewicza został ukształtowany przez — moim zdaniem — trzy podstawowe źródła: przede wszystkim było to otaczające poetę środowisko

²³ Мицкевич А. Избр.произв. М., 1955. Т. 2. С. 273–274.

społeczne — rodzina, klasa, etnos. Drugim źródłem stały się studia i lektury, inaczej mówiąc, przyswojone doświadczenie świata. Wreszcie trzecie źródło — to życie duchowe poety: uczucia, doznania, reakcje na zjawiska życia, wszelkie przemyślenia. W ogólności należałoby rzec, że poglądy romantyczne poety kształtało to wszystko, co kazało mu pytać *dłaczego?* oraz to, co dostarczało mu materiału do odpowiedzi. Określić zaś wszystkie *dłaczego?* nie da się nie tylko w ciągu przeznaczonych mi 20 minut, ale zapewne i w ogóle. Będzie się tym zajmowało jeszcze niejedno pokolenie badaczy spuścizny literackiej, życia i środowiska poety.

Skoro na romantyzm Mickiewicza największy wpływ wywarło — moim zdaniem — środowisko społeczne, dając mu najwięcej materiału oraz impulsów, zacznijmy nasz przegląd od tego źródła. Środowisko społeczne jest nieoddzielne od określonego terytorium. Nie napotkałem dotąd żadnego studium, poświęconego znaczeniu terytorium, rozumianego jako całość środowiska społecznego dla romantyzmu Mickiewicza i w ogólności dla “litewskiego” polskiego romantyzmu. Interesujące pod tym względem przemyślenia są zawarte w ogłoszonym przed 60 laty artykule polskiej badaczki literatury Marii Bielanka-Luftowej pt.: “Znaczenie terytorium w tak zwanej szkole ukraińskiej”¹. Można się w zupełności zgodzić z wieloma twierdzeniami artykułu, w większości poczynionymi na podstawie prac niemieckiego literaturoznawcy Josefa Nadlera. Czyż można zaprzeczyć takiemu oto postulatowi: “...powstanie, jak rozwitk literatury romantycznej w różnych krajach europejskich wiąże się ściśle z pewnymi powtarzającymi się warunkami terytorialnymi”².

Jednakże niektóre stwierdzenia Bielanka-Luftowej wydają mi się sporne. Przede wszystkim te, które są zbytnio zabsolutyzowane, jak na przykład: “...w każdym razie musi się stwierdzić fakt, że romantyzm, noszący istotnie wszędzie to samo znamień dążności do odrodzenia narodowego i literackiego, był dziełem *kresowców*”³. Zapewne nie zgodzili by się z tym Czesi, bowiem ich romantyzm zrodził się w Pradze, a jego kreatorami byli rodowici prażanie.

Autorka solidaryzuje się z Nadlerem i stosuje jego twierdzenie do całego romantyzmu polskiego: “Romantyzm niemiecki uważa Nadler właśnie za wynik ruchu kolonizacyjnego niemieckiego i zmieszania krwi germańskiej ze słowiańską”. Tę analogię między romantyzmem polskim i niemieckim Maria Bielanka-Luftowa uzupełnia myślami Bronisława Chlebowskiego: “...w Polsce tereny świeżo zaludnione były zawsze widownią najintensywniejszego rozwoju umysłowego, zostawiając pod tym względem prowincje macierzyste za sobą”; “... i największy rozwitk literatury w XIX w., romantyzm, stanowi według niego produkcję umysłową społeczeństwa, które znajdowało się wówczas w młodzień-

¹ Pamiętnik Literacki. R. XXXIII. Lwów, 1936. S. 360–377.

² Ibidem. S. 360–361.

³ Ibidem. S. 361.

czej dobie duchowego życia, na terenach młodszych prowincji, mazowiecko-litewskich”⁴.

Nie mam zamiaru spierać się o romantyzm ukraiński — może istotnie jest wytworem kolonizacji. Natomiast romantyzm Mickiewicza da się zinterpretować również w przeciwny sposób — jako wyraz świadomych i nieświadomych starań ze strony autochtonów (tych ziem nie należy traktować jako regionu skolonizowanego) o zachowanie autentycznego i pochodzącego z zamierzchłych czasów ducha tego kraju.

Wyrazicielami autentycznego ducha Nowogródka byli nie koloniści, przybysze, ale ludzie mieszkający tu z dawien dawnia. Do tej kategorii należał również sam poeta. Nowogródek był częścią kraju, który nazywali Litwą, a mieszkańców autochtonów — Litwinami. To nie było przypadkowe określenie, w ten sposób określano pewien etnos. Nie chciałbym tu stosować terminów *naród* czy *nacja*, ponieważ etnos Mickiewicza i współczesnych mu Litwinów różnił się od rozumianego przez nas narodu czy nacji.

Co określa etnos Mickiewicza? Przede wszystkim cechą wyróżniającą tego etnosu był nie wspólny język, a wspólny los historyczny. Ten pogląd poeta wyraził w 1827 r., w artykule poświęconym pamięci Franciszka Karpińskiego, gdzie Litwa i Litwini są scharakteryzowani w ten oto sposób: “Lud prosty na Litwie mówi dialektem ruskim, zmieszany z polską mową, albo litewskim, zupełnie od słowiańskiej mowy różnym. Przez śpiewy gminne, o których wspominamy, rozumiemy śpiewy polskie, ballady i sielanki, powtarzane między drobną szlachtą i klasę służących, mówiących po polsku”⁵.

W ten sposób zdaniem poety, które to zdanie podzielali jego współcześni, mieszkańcy Litwy, tj. Litwini używają trzech języków, tworząc przy tym jednakże osobny etnos — nie są Polakami (Mazurami), Rosjanami ani Ukraińcami. Przynależność do tego etnosu Mickiewicz, jak również inni filomaci, podkreślał wielokrotnie. Podobnie jak wszyscy uświadomieni przedstawiciele etnosów, nie raz odgraniczali się oni od innych etnosów, nawet z nimi co nieco konfrontując. Otóż Jan Czeczot podczas pobytu w Warszawie 3/15 grudnia 1821 r. tak określił swój stosunek do warszawiaków: “Nie znany więc i nie znający wśród tych murów, prowadzę życie, obcuję tylko z Litwinami; Polaków i Polek, wyjadę, nie uraczywszy znajomością”.

Jeszcze wyraźniej i bardziej zajmująco została przedstawiona konfrontacja między Litwinami a Polakami we wspomnieniach współczesnego Mikołaja Malinowskiego. Otóż 24 grudnia 1827 r. Mickiewicz obchodził swoje imieniny i został poproszony o improwizację na temat znanej postaci Wielkiego Księstwa Litewskiego księcia Leona Sapiehy. Poeta wygłosił wtedy wręcz hymn pochwalny na cześć dawnej Litwy. List w wrażeniami z owej improwizacji dotarł do

⁴ Pamiętnik Literacki. S. 361–362.

⁵ Mickiewicz Adam. Dzieła wszystkie. Warszawa, 1933. T. 5. S. 290.

zamieszkałych w Warszawie Litwinów, wzbudzając bardzo żywego oddźwięk. Wśród nich przebywał również przyjaciel Mickiewicza, Antoni Edward Odyniec, którego Malinowski określił następująco: "Odyniec, również wówczas jeszcze młody, gorąco czujący, staczał często bohaterskie walki z Polakami o wyższość Litwy nad Koroną"⁶.

Nie jest naszym celem wyczerpująca ocena konfliktu etnicznego między Litwinami a Mazurami (koroniarzami), tj. Polakami, istniejącego w czasach Mickiewicza. Wystarczy nam sam fakt, abyśmy mogli mówić o Mickiewiczu, iż pojmował Litwę i Litwinów jako pewien etnos, który z kolei był bodźcem, źródłem i składnikiem romantycznych poglądów poety.

Obraz Litwy i Litwinów w świadomości Mickiewicza ulegał zmianom: początkowo był bardzo abstrakcyjny, odległy od prawdy historycznej. Przekonujemy się o tym czytając jego pierwsze "litewskie" utwory: "Mieszko, książę Nowogródka", "Pani Aniela" czy "Żywilla", noszącą nawet podtytuł "Powiatka z dziejów litewskich". Tego już się nie da powiedzieć o poematach "Grażyna" (1823) i "Konrad Wallenrod": w nich, w przeciwnieństwie do trzech pierwszych utworów, przedstawione są, co prawda w romantycznym świetle, zasadniczo prawdziwe epizody z historii Litwy — niezadowolenie książąt dzielnicowych z rządów Witolda, zacieklą walka narodu litewskiego z Krzyżakami. Tu działają postacie historyczne — Witold i Kiejstut, a większość litewskich bohaterów utworu posiada autentyczne litewskie imiona — Grażyna, Aldona, Litawor, Rymwid. Zaś najważniejszą rzeczą jest to, że są oni Litwinami z ducha. Pisząc swoje utwory, Mickiewicz bardzo się przybliżył do tego wizerunku narodu litewskiego, który dotąd mają przed oczyma sami Litwini.

Wizerunek ten stworzył dla siebie poeta, słuchając wykładów historycznych Joachima Lelewela na Uniwersytecie, później zaś obcując z profesorami Ignacym Onacewiczem oraz Ignacym Daniłowiczem, studując historyczne dzieła tych profesorów oraz innych autorów. Szczególnie wiele dała mu znajomość dzieł historyków niemieckich, dotyczących walk Litwinów z Krzyżakami. Zbliżyliśmy się więc do drugiego wielce znaczącego źródła, kształtującego romantyzm Mickiewicza — do obfitiej i różnorodnej lektury. Znaczenie tego źródła wzrosło szczególnie w latach kowieńskich, kiedy poeta znalazł się w otoczeniu języka i folkloru litewskiego.

Literaturę kształtującą romantyzm poety warunkowo możemy podzielić na dwie części. Jedną stanowiąbyły dzieła historyczne i filozoficzne, drugą zaś — utwory literackie oraz studia ich dotyczące. Ta druga część była szczególnie ważna dla uformowania się romantycznych poglądów Mickiewicza. Przede wszystkim chodzi tu o dzieła takich klasyków literatury światowej jak Schiller, Goethe, Byron oraz inni twórcy preromantyzmu i romantyzmu.

⁶ Mikołaja Malinowskiego księga wspomnień. Kraków, 1907. S. 77.

Wyruszając do Kowna w celu objęcia posady nauczyciela, Mickiewicz był jeszcze epigонem klasyczmu i wierzył święcie, że tu ukończy swoje wielkie utwory, poczęte zgodnie z klasycystycznymi postulatami — poemat "Kartofla" i tragedię "Demostenes". Jednak na miejscu poczuł niezwłocznie, że owe zamary nie mają perspektyw: rozpoczął się kryzys twórczy i należało poszukać zeń wyjścia. O tym wspomina poeta w liście do Jana Czeczota i Tomasza Zana z dn. 10/22 maja 1820 r.: "Ja rzucam się jak mogę, a że się nic nie udaje, coraz za nowe chwytam gatunki. Wlazłem w ballady".

Co oznacza powiedzenie: "wlazłem w ballady"? Jest to wyraźny skręt od klasyczmu ku romantyzmowi. A taki skręt nie byłby możliwy bez bodźca, którym dla poety stała się znajomość z utworami Schillera, Goethego, Waltera Scotta, przede wszystkim zaś z ich balladami. Prawie jednocześnie poeta zapoznał się z najwybitniejszym przedstawicielem angielskiego romantyzmu Georgiem Gordonem Byronem. Otóż w liście do Józefa Jeżowskiego z dn. 8/20 maja 1820 r. poeta pisze, że pieśni przybyłych swymi łodzią do Kowna niemieckich żeglarzy przypominają mu śpiewy korsarzy Byrona. W pisanej na przełomie lat 1821–1822 przedmowie do pierwszego tomu "Poezyj" pt. "O poezji romantycznej" imię Byrona znajduje się wśród cytowanych i wymienianych autorów. A w liście do Franciszka Malewskiego z dn. 23 stycznia/4 lutego 1822 r. Mickiewicz wyraził swój pogląd na angielskiego barda w następujący sposób: "Po germanomanii nastąpiła brytanomania; cisnąłm się z dykcyjnarzem w rękę przez Szekspira, jak bogacz ewangeliczny do nieba przez uszko od igielki. Za to teraz Bajron idzie daleko łatwiej i już bardzo znacznie postąpiłem. Dżaura zapewne wy tłumaczę. Wszakże ten może największy poeta nie wypędzi z kieszeni Szyllera; odkrycie w nowej edycyjce kilku nie czytanych poezji długo nie dało mi wrócić do angielszczyzny".

W przeciwieństwie do klasycystycznych twórców, a szczególnie epigonów tego kierunku,owi autorzy otworzyli przed Mickiewiczem przede wszystkim nowe horyzonty w przedstawianiu duszy i uczuć ludzkich, przedstawili przykłady osobowości, które wyróżniały się wśród tłumu swoimi nieokreznymi namiętnościami i niezwykłą wrażliwością, co powodowało szczególnie dotkliwe ich konflikty ze społeczeństwem.

Lektury wileńskie i kowieńskie — Schiller, Goethe, Gottfried August Bürger ("Leonora"), Wasyl Żukowski ("Ludmiła") uczyli młodego poetę również tajemnic formy — zachęcały do ballad. A Byron posłużył przykładem tworzenia romantycznego eposu. Naśladowując "Korsarza", Larę", "Narzeczoną z Abydos" angielskiego poety oraz inne utwory tegoż gatunku, Mickiewicz stał się prekursorem popularnej w literaturze polskiej i charakterystycznej dla romantyzmu powieści poetyckiej. Pierworodne dziecię tego gatunku — to "Grażyna", nazwana przez samego poetę mianem "powieści litewskiej". W 1825 r. w ślady Mickiewicza poszedł jeden w przedstawicieli tak zwanej ukraińskiej szkoły ro-

mantycznej, Antoni Malczewski ze swym poematem “Marja. Powieść ukraińska”. Najbardziej bajroniczny utworem Mickiewicza jest ogłoszony drukiem w 1828 r. w Rosji poemat “Konrad Wallenrod”.

Do stworzenia romantycznych obrazów w “Grażynie” i “Konradzie Wallenrodzie” materiału dostarczyło piśmiennictwo historyczne, przedstawiające w udokumentowany sposób przeszłość etnosu poety. Tymczasem w balladach zostało wykorzystane doświadczenie tegoż etnosu zakodowane w twórczości ludowej językiem mitologii. Twórczość ludowa posłużyła również jako materiał w powstałych w okresie wileńsko-kowieńskim “Dziadach” części II i IV. To był debiut polskiego dramatu romantycznego. W tym utworze poeta w sposób nowatorski połączył fantastyczne wizje ludowe ze swymi osobistymi przeżyciami. Toteż dotykamy tu trzeciego źródła romantyzmu poety — to jego osobisty świat intelektualny i emocjonalny. Do wyrażenia tego świata niezbędna była taka forma poetycka, której nie mogła dostarczyć literatura tworzona w oparciu o zasady klasyczyzmu.

Są w “Konradzie Wallenrodzie” piękne strofy:

Biada, mówił, niewiastom, jeśli kochają szaleńców,
Których oko wybiega lubi za wioski granice,
Których myśli jak dymy wiecznie nad dach ulatują;
Których sercu nie może szczęście domowe wystarczyć.

Czy potrafilibyśmy sobie wyobrazić drogę twórczą Mickiewicza, gdyby fatalistyczna miłość do Maryli nie uczyniła z poety takiego szaleńca? Nie należy wątpić, że napisałby i stworzył by nawet genialne dzieła, ale nie czytalibyśmy zapewne II ani IV części “Dziadów”, ani “Grażyny”, ani może “Konrada Wallenroda”. Mickiewicz z czasem zapewne przyłączyłby się do romantyzmu, ale ta żywiołowa miłość niezwykle szybko sprawiła, że poeta wyrzekł się właściwych klasyczymowi “chorejów” i “jambów”, przestał zamęczać się z powodu niepowodzenia “Kartofli” i “Demostenesa” i zaczął poszukiwać bardziej owocnych dróg, które wskazywał romantyzm.

Przekład Alicji Rybałko

Януш Адрованж-Пянёнжак (Варшава)

ГОД МІЦКЕВІЧА Ў ПОЛЬШЧЫ І Ў СВЕЦЕ

Мне хацелася б найперш падзякаваць арганізатарам канферэнцыі за запрашэнне — каб я пазнаёміў Вас са справамі, якія датычацца 200-й гадавіны з дня нараджэння Адама Міцкевіча, з усім тым, што ўжо зроблена і што будзе яшчэ рабіцца ў юбілейным годзе.

Спачатку трэба нагадаць, што ўжо ў 1993 г., або за пяць гадоў да юбілею, у Варшаве быў створаны Агульнапольскі міцкевічаўскі камітэт. Узна-

чаліў яго праф. Чэслаў Згажэльскі, вядомы міцкевічанавец, якога з Вільній і Навагрудчынай звязваоць месца нараджэння, вучоба і дзейнасць у час акупациі — ён аўтар выдатнай апрацоўкі вершаў Паэтаў навуковым выданні Збору твораў Міцкевіча, несумненна самы вялікі міцкевічайскі аўтарытэт пасля смерці праф. Конрада Гурскага. У гэты камітэт былі запрошаны, перш за ўсё, вучоныя-паланісты, якія займаюцца жыццём і творчасцю Міцкевіча, як польскія, так і замежныя, а таксама публіцысты і мастакі, сярод якіх — Чэслаў Мілаш, Карл Дэдэціус, прафесары Даніэль Бавуа, Санта Грачыёці і іншыя замежныя славутасці.

Тры гады таму назва камітета была зменена на: Камітэт па святкаванню 200-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча. Професар Згажэльскі стаў яго ганаровым старшынёй, а дзеючым старшынёй быў выбраны аўтар дадзенага выступлення. Не так даўно Камітэт панёс вялікую страту — у жніўні 1996 г. памёр прафесар Згажэльскі, не стала таксама такіх членоў Камітета, як прафесар Рышард Казімеж Ляванскі, презідэнт Accademia Polacca Adamo Mickiewicz у Балоніі, прафесар Міхал Віткоўскі з Познанскага ўніверсітэта імя Адама Міцкевіча і Артур Мендзыжэцкі, презідэнт Польскага ПЭН-клуба. Памерла таксама Анна Каўпуж з Вільні.

Наш Камітэт дзейнічае пры Інстытуце літаратурных даследаванняў Польскай акадэміі навук, а ўстановамі, якія вядуць асноўную працу, з'яўляюцца Літаратурнае таварыства імя Адама Міцкевіча і Літаратурны музей імя Адама Міцкевіча ў Варшаве. Задачай Камітета з'яўляецца падрыхтоўка, садзейнічанне і нагляд за мерапрыемствамі, прысвечанымі 200-й гадавіне з дня нараджэння Вешчуна. Програма дзейнасці Камітета складаецца з чатырох накірункаў: выдавецкага, навуковых сесій, выставак і конкурсаў, а таксама іншых ініцыятыў.

Першы, і, бадай, найважнейшы накірунак — гэта выдавецкая дзейнасць, і перш за ўсё, гэта выданне твораў Міцкевіча. З нагоды 200-годдзя вядзенца работ над запланаваным на працяглы перыяд навуковым выданнем Твораў А. Міцкевіча ў 27 тамах пад рэдакцыяй праф. Софіі Страфаноўскай і др., Марыі Прусак. Выданне будзе ўпершыню змяшчаць навукова апрацаваныя творы французскага перыяду ў арыгінале. Пры падрыхтоўцы парыжскіх публічных лекцый будуць улічаны неапублікованыя раней фрагменты, якія захоўваюцца ў копіях стэнаграм. Крытычны апарат ахопіць усе варыянты тэкстаў Міцкевіча. Над гэтым выданнем ужо вядзеца работа, якая ў значайнай меры фінансуецца Камітэтам навуковых даследаванняў.

Другой, досьцік хутка ажыщёўленай ініцыятывой (выдадзена ўжо 6 тамоў), з'яўляецца навукова-папулярнае выданне Твораў у выдавецтве “Чытэльнік” пад грывам Літаратурнага таварыства імя Адама Міцкевіча (навуковыя рэдактары прафесар Чэслаў Згажэльскі і Збігнеў Ежы Новак, якія ўжо памерлі, а таксама Софія Страфаноўска і Марыя Прусак). Падставай для вы-

дання паслужыў Збор твораў, выдадзены ў 1955 г., — так званае Юблейнае выданне (неабходна заўважыць, што з таго часу, на працягу ўсіх гэтых 40 гадоў, не з'явілася ніводнага шматтомнага выдання твораў Міцкевіча), выпраўленае, дапоўненае, у пераважнай частцы падрыхтаванае нанава літаратуразнаўцамі аkadэмічных колаў і Інстытута літаратурных даследаванняў ПАН. Выданне складаецца з 17 тамоў; будзем спадзявацца, што апошняе з іх з'явіцца ў юблейным годзе.

Наступнай важнай справай з'яўляецца выданне рукапісаў Міцкевіча ў фотаздымках. Да найбольш пільных задач (з прычын як навуковых, так і стану гэтых рукапісаў) належыць апублікаванне:

- “Вершаў Адама Міцкевіча ў рукапісах”, ч. 2 у апрацоўцы Чэслава Згажэльскага. Дадзены том ужо падрыхтаваны, ляжыць у Асалінэуме і чакае датациі, якую Камітэт абязцяў міністр культуры і мастацтва. Менавіта гэтым выдавецтвам быў апублікаваны ў 1973 г. першы том — “Рукапісы вершаў у фотакопіях”.

- Неабходна ў такім жа выглядзе, як мага хутчэй, выдаць “Дзяды”, частку III — чарнавік і чыставік з бібліятэкі ў Курніку. Устаноўлена, што абодва рукапісы блякнуць і становяцца невыразнымі. На выданне мы атрымалі датациі.

- Аналагічная сітуацыя склалася і з рукапісам “Гяура”, а таксама з прозай Міцкевіча, між іншым, з захаванымі рукапісамі артыкулаў. Неабходна таксама выдаць фотакопіі рукапісу “Першыя стагодзіні гісторыі Польшчы”, знайдзенага ў Балонні.

Асобнай праблемай з'яўляецца “Хроніка жыцця і творчасці Адама Міцкевіча”. Гэта, мяркуючы па ўжо існуючых тамах, — фундаментальная праца ў выглядзе календара, аднак больш дакладная, чым іншыя, і не толькі польская, выданні такога тыпу. Нягледзячы на розныя катализмы, захавалася вялікая колькасць біяграфічных документаў, паколькі сучаснікі разумелі, што Міцкевіч — вялікі польскі паэт і што важнай з'яўляецца кожная звязаная з ім драбніца. Выданне, ініцыяタрам і кірауніком якога, пачынаючы з першага тома, апублікаванага ў 1957 г., быў прафесар Станіслаў Пігань, налічвае ўжо сем тамоў. Зусім нядаўна з'явіўся том, які ахоплівае 1834—1840 гг., аўтарам якога з'яўляецца Марыя Дэрналовіч. Сабраны нябожчыкам прафесарам Сямёном Ландай у Ленінградзе матэрыял, што датычыць перыяду 1824—1829 гг., г. зн. перыяду расійскага, патрабуе навуковага рэдагавання. Том, які ахоплівае перыяд 1829—1832 гг., рыхтует доктар Януш Рушкоўскі з Познаньскага ўніверсітэта імя Адама Міцкевіча. Ён знаходзіцца на этапе збору матэрыялаў. Не хапае сродкаў на даследаванне перыяду знаходжання Міцкевіча ў Рыме і Неапалі, а таксама на выданне гэтага тома.

Наступнай выдавецкай задачай з'яўляюцца лісты Адама Міцкевіча, якія рыхтуюцца для навуковага і навукова-папулярнага выдання калектыву пад кіраў-

ніцтвам доктара Марыі Дэрналовіч. Ужо правераны і апісаны айчынныя рукапісы. Дадатковых даследаванняў і фінансавых сродкаў патрабуе праца над тэкстамі, якія знаходзяцца ў Польскай бібліятэцы і Музее Міцкевіча ў Парыжы. Неабходна адзначыць, што кожны год прыносяць тут новыя знаходкі, пераважна гэта невялікія лісты паэта, а таксама лісты да яго.

У названым кантэксце ўзнікае праблема лістоў, адрасаваных Адаму Міцкевічу. Вырашэнне праблемы поўнага выдання карэспандэнцыі, скіраванай да Паэта, якую бярэцца апрацаваць доктар Эльжбета Яворска, лічу вельмі патрэбным. Ёсьць у гэтым частка волі самога Міцкевіча, які перад ад'ездам у Турцыю ў 1855 г. пераглядзеў свой архіў, частку лістоў спаліў, а тыя, якія пакінуў (а іх было больш за 800) павінны былі служыць нашчадкам. Сёння яны знаходзяцца ў Музее А. Міцкевіча ў Парыжы. Да іх дадучаны некалькі дзесяткаў лістоў, знайдзеных і няблага захаваных у копіях у іншых калекцыях, а таксама вялікая колькасць лістоў філаматаў (сёння яны знаходзяцца ў калекцыях бібліятэкі Люблінскага каталіцкага універсітэта і Літаратурнага музея ў Варшаве).

Найбольшую колькасць лістоў, скіраваных да Паэта, апублікаваў у розных выданнях яго сын Уладзіслаў, аднак там многа недакладнасцей і пропускаў. Некалькі соцень аўтараў лістоў прадстаўляюць розныя асяроддзі: ад віленскіх філаматаў, расійскіх літаратаў, прадстаўнікоў парыжскага асяроддзя да ўсходнеславянскіх палітыкаў перыяду 1848–1855 гг. Дадзеная карэспандэнцыя ахоплівае перыяд у 40 гадоў. Аўтары ў сваіх лістах апісваюць асабістую справы, закранаюць праблемы паэзіі, палітыкі і г. д., а з іх вырысоўваецца вобраз эпохі, і ўсе яны яшчэ больш цікавыя тamu, што адрасаваны такай знакамітай асобе.

Іншыя выдавецкія ініцыятывы пералічу коратка: міцкевічаўская аб'екту́ная і суб'екту́ная бібліяграфія рыхтуеца да выдання ў выглядзе асобнага тома — так званага “Новага Корбута”, г. зн. бібліяграфіі польскай літаратуры. Вядзенца работа па рэканструкцыі следства і суда над філаматамі з апублікаваннем документаў, між іншым, нідзе яшчэ не друкаваных, тураўных запісак (грыпсаў) філаматаў, а таксама іх карэспандэнцыі ў ссыльцы (заканчэнне распачатага ў 1973 г. выдання архіва філаматаў “У ссыльцы”). Пытанне аб успрынняці Міцкевіча асвятляе кніжка Доры Кацнельсон з Драгобычы, якая змяшчае судовыя дакументы з расійскіх і галіцкіх архіваў, што служаць доказам рэпрэсій за чытанне Міцкевіча. Яна патрабуе стараннага рэдагавання.

У сектары літаратуры рамантызму Інстытута літаратурных даследаванняў вядзенца падрыхтоўчая работа па ўкладанню “Энцыклапедыі Міцкевіча” пад рэдакцыяй праф. Яраслава Марэка Рымкевіча. На гэта атрыманы грант ад Камітэта навуковых даследаванняў. У Міцкевічаўскі год плануецца ўзнавіць навуковыя працы пра Адама Міцкевіча, у тым ліку, напрыклад,

Віктара Вайнтраўба, Юліуша Кляйнера, Вацлава Баровага. Актуалізація каталогу рукапісаў паэта абяцае Польская бібліятэка ў Парыжы.

Затым скажу некалькі слоў *pro domo mea*, або аб выданнях Літаратурнага музея імя Адама Міцкевіча ў Варшаве. Каталог рукапісаў нашага музея, том першы, пад называй “Польская літаратура XIX ст. і Міцкевічыяна” ўжо надрукаваны. У плане — каталог пастаяннай выстаўкі, прысвечанай Міцкевічу (пра саму выстаўку скажу некалькі пазней). Плануем таксама выдаць інфарматар-даведнік і каталог міцкевічаўскіх памятных рэчаў, якія знаходзяцца ў Польшчы, Літве, Беларусі і Расіі. Ведаю, што такі ж том з дакументацый памятных рэчаў, якія сёння застаюцца ў Заходній Еўропе і Турцыі, мае намер падрыхтаваць Польская бібліятэка ў Парыжы. Будзе выдадзены (матэрыйял у асноўным ужо сабраны) міцкевічаўскі том “Блок-блакнота Літаратурнага музея” № 12, дзе будуць апублікованы, між іншым, два невядомыя лісты Міцкевіча, а таксама ў рамках цыкла “Выявы польскіх пісьменнікаў” — першы сшытак пад называй “Адам Міцкевіч” з пералікам усіх выяў Паэта, якія знаходзяцца ў музеі, з дауніх гадоў і да сённяшняга дня.

Нарэшце — новыя пераклады. Імкнемся дапамагчы ў выданні новага расійскага перакладу “Пана Тадэвуша”, ажыццёленага знакамітым перакладчыкам Святаславам Свяцкім з Пецярбурга, а таксама парабаўнайчага тлумачэння “Крымскіх санетаў” прафесара Пятра Маршсані.

Асноўнай урачыстасцю, прымеркаванай да 200-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча, будзе Міжнародная навуковая канферэнцыя пад называй “Адам Міцкевіч: Традыцыя і наватарства”, якая адбудзеца ў каstryчніку 1998 г. у Варшаве і Познані з выездамі ў міцкевічаўскія мясціны Вялікапольшчы. Арганізатарамі яе будуць Інстытут літаратурных даследаванняў ПАН і Познаньскі ўніверсітэт імя Адама Міцкевіча.

Ягелонскі ўніверсітэт арганізаў у другім квартале 1998 г. дзве сесіі. Адна — пад называй “Пан Тадэвуш” і яго ўплыў на польскую літаратуру”. Другая была прысвечана мове твораў Міцкевіча і мове ўсходняга пагранічча. Познаньскі ўніверсітэт імя Адама Міцкевіча наладзіў студэнцкую сесію, прысвечаную Міцкевічу, а Міжнародную канферэнцыю “Вільня і зямля міцкевічаўскай памяці” — філіял Варшаўскага ўніверсітэта ў Беластоку. У лістападзе 1998 г. адбудзеца міцкевічаўская канферэнцыя ў Інстытуце мастацтва ПАН. З'езд славістаў у Кракаве таксама быў частковая прысвечаны міцкевічаўскай тэматыцы.

А цяпер пра замежныя сесіі. Несумненна, цэнтральнай тут стане Міжнародны калоквіум “Міцкевіч – Францыя – Еўропа” ў парыжскім College de France, які павінен адбыцца ў лістападзе 1998 г., а арганізатарамі, акрамя College de France, будуць Польская бібліятэка, Гістарычна-літаратурнае таварыства ў Парыжы і, вядома, надзвычай дынамічны Камітэт па святкаван-

ню 200-годдзя з дня нараджэння паэта ў Францыі. На сесіі вядучымі будуць тры тэмы: 1) Міцкевіч і Францыя; 2) Міцкевіч і Цэнтральна-Усходняя Еўропа; 3) Міцкевіч і Еўропа. Планеца, што яе будзе адкрываць прэзідэнт Францы Жак Шырак. Міцкевічаўская канферэнцыя, арганізатарам якой стаў праф. Рольф Фегут, адбылася ў Фрыбургскім універсітэце ў Швейцарыі. Сябра Аляксандра Пушкіна ўшанаваў канферэнцыяй Маскоўскі універсітэт. Сесія, прысвечаная Міцкевічу, прайшла таксама на факультэце славістыкі ў Стакгольмскім універсітэце — яе арганізавала доктар Эва Тэадаровіч-Гельман. Ведаю таксама аб праекце Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Літва — малая радзіма Міцкевіча”, якая запланавана ў Вільні на верасень 1998 г. А прафесар Самуэль Фішман, міцкевічазнаўца, які працуе ў Indiana University ў Злучаных Штатах Амерыкі, мяркуе арганізаваць міцкевічаўскую сесію ранній вясной 1999 г. і выдаць юбілейную кнігу, якая з’явіцца вынікам дадзенай сесіі.

Нечаканасцю для нас сталі міцкевічаўскія форумы ў Дамаску, Тблісі, Вашынгтоне і Арэнбургу. На апошнім многа гаварылася пра сябра паэта, ураджэнца Беларусі Тамаша Зана.

Мяркую, што важным акцэнтам юбілею стануць выстаўкі. Літаратурны музей імя Адама Міцкевіча ў Варшаве цяпер стварае сталую экспазіцыю на працяглы перыяд (апошняя была зроблена ў 1983 г.), да якой рыхтуемся ўжо некалькі гадоў. Біяграфія Паэта і яго творчасць будуць там разглядацца як незвычайная ілюстрацыя тэндэнцый эпохі. Інтэгральнай мэтай экспазіцыі стане выкарыстанне прыёмаў, якія раскрыноць гістарычны, культурны і традыцыйны контэкст рамантызму ў Еўропе. Мовай выстаўкі стане “музейнае эсэ”, дакументаванае і ўпрыгожанае экспанатамі, цытатамі і сцэнаграфічнымі элементамі, што дазволіць забяспечыць захаванне традыцыйнага харектару і спецыфікі выставак Літаратурнага музея. Асноўным матэрыялам з’явіцца экспанаты, прынцыпова размежаваныя на дзве групы: міцкевічаўскія, або арыгінальныя, памятныя рэчы, партрэты, выданні, рукапісы (апошнія, безумоўна, у знакамітых копіях), а таксама тыя, што датычылі эпохі.

Акрамя пастаяннай Літаратурны музей падрыхтаваў яшчэ тры міцкевічаўскія выстаўкі. Першая з іх — гэта выстаўка планшэтнага тыпу, прызначаная для інстытутаў польскай культуры за мяжой, культурных цэнтраў у Польшчы, а таксама літаратурных музеяў, якія ёю зацікавяцца. Наступная выстаўка — экспазіцыя, якая падрыхтавана сумесна Дзяржаўным музеем А. Пушкіна ў Маскве (біяграфічным — не “імя Пушкіна”, а нацыянальной галерэй) і Літаратурным музеем пад называй “Міцкевіч — Пушкін. Два погляды”. Трэба прыгадаць, што наступны год — год 200-годдзя Аляксандра Пушкіна. Самай цяжкай справай для нашых калегаў і партнёраў аказалася зразуменне таго, што могуць быць розныя погляды на Пушкіна, але пасля

шматлікіх дыскусій мы прыйшлі да кансенсуза. Выстаўка экспанавалася сёлета як у Варшаве (сакавік–красавік), так і ў Маскве (май–ліпень). Трэцяя выстаўка — гэта “Міцкевіч – Шылер”, адкрытая ў будынку Штатсархіва ў Людвігсбургу сумесна з Schiller-Nationalmuseum.

Вельмі важным момантам у юбілейных урачыстасцях стала адкрыццё дома-музея на беларускай зямлі, у Завосці, дзе, я ў гэтым перакананы, усё ж нарадзіўся паэт. 8 верасня мне пашчасціла ўдзельнічаць у яго адкрыцці. Музей гісторыі беларускай літаратуры ў Мінску правёў там вялікую работу. Адноўлены свіронак, а дом паставлены на фундаменце спаленага ў 1915 г. міцкевічаўскага памесця, якое шмат разоў перабудоўвалася. Падпісаны ўмова паміж Літаратурным музеем у Мінску і Літаратурным музеем у Варшаве аб сумеснай падрыхтоўцы для Завосці пастаяннай музейнай экспазіцыі.

Паколькі пра Завосце як пра месца нараджэння Адама Міцкевіча ў беларускім друку ўзніклі спрэчкі, дазволю сабе на гэтай праблеме спыніцца падрабязней. У адрозненне ад пані Лілії Усенка з Навагрудка, я на сто працэнтав упэўнены, што так званае калдычаўскае Завосце каля Баранавічаў, гэта значыць, тое, дзе цяпер адбудавана сядзіба Міцкевічаў-Стыпулкоўскіх, з’яўляецца менавіта tym Завосцем, дзе, паводле сына паэта Уладзіслава, а таксама брата Аляксандра Міцкевіча, нарадзіўся аўтар “Пана Тадэвуша”. Пра гэта сведчаць не толькі традыцыя дзевятнаццатага стагоддзя, тапаграфічныя апісанні і малюнкі (да прыкладу, Эдварда Паўловіча з 1843 г. ці нават змененай ужо сядзібы, намаляванай Напалеонам Ордам 40 год пазней), але і сабраныя праз Уладзіслава Міцкевіча і захаваныя ў Польскай бібліятэцы ў Парыжы копіі архічных дакументаў, галоўным чынам гродзенскіх (а назбіралася іх каля 150), што датычыцца менавіта гэтага, а не іншага Завосця. Усе ўказаныя дакументы, а таксама карты генерала Хшаноўскага (яны служылі паўстанцам 1863 г.) і рускія “штабаўкі”, якія таксама захоўваюцца ў Польскай бібліятэцы ў Парыжы, выключаюць версію пра іншае Завосце.

Менавіта калдычаўскае Завосце наведаў Уладзіслаў Міцкевіч праз шэсць гадоў пасля смерці бацькі, у красавіку 1862 г., калі яшчэ жыў брат паэта, Аляксандр, які, дарэчы, імкнуўся вярнуць Завосце. Да таго ж, жылі яшчэ многія сябры і равеснікі Адама, якім тады было каля шасцідзесяці год, а таму добра ўсё памяталі, былі добра пайнфармаваныя. У Навагрудку сына паэта вітаў не хто іншы, як менавіта Эдвард Паўловіч, пра што згадвае Уладзіслаў у 2 томе сваіх “Успамінаў”. І далей ён піша: “З Навагрудка я зрабіў толькі экспурсію ў Завосце, маленкую мясціну, дзе нарадзіўся мой бацька і якую расійскі ўрад канфіскаваў”. Было гэта калдычаўскае Завосце, і тут сумненняў не можа быць ніякіх. Аўтэнтычны свіран, цяпер адбудаваны, у якім хлопцы Мікалая Міцкевіча праводзілі канікулы, стаяў на tym жа месцы да 1915 г. і быў знішчаны разам з рэшткамі дома ў час ваенных дзеянняў. Пасля вяртання з ссылкі ў tym свірне начаваў Тамаш Зан, які так

пра тое ўспамінаў: “Падрыхтавалі мне жытло ў лямусе з трывма ваконцамі, на якіх рукой Адася, нашага Вешчуна, выразаны надпісы, бо там ён жыў, будучы дзіцём і прыяджаючы вучнем на канікулы ў Завосце з Навагрудка”. Было гэта ў 1841 г.

Аднак вернемся да юбілею. У Беларусі дзеянічае Дзяржаўны камітэт па ўшанаванню 200-годдзя з дня нараджэння паэта, а таксама Камітэт памяці Адама Міцкевіча пры Саюзе паліякаў. Створаны пры апошнім “Су-светны фонд Міцкевіча” сваім прыярытэтам лічыць аднаўленне гістарычнага Шляху Міцкевіча: акрамя Завосся туды ўваходзіць гістарычны цэнтр Навагрудка, паркава-палацавая ансамблі ў Туганавічах, Шчорсах, Бальценіках. У складзе Шляху Міцкевіча — таксама запаведнік у раёне возера Свіцязь, ваколіцы возера Літоўка, вёска Карчова, дзе знаходзіцца вядомы Камень філарэтаў, а таксама касцельныя могілкі ў Беняконях са склепам Марыі Путкамер з Верашчакаў. Камітэт арганізуе Міцкевічаўскія спатканні на Свіцязі. Яны адбываюцца ўжо два разы: у 1992 г. з нагоды завяршэння рэстаўрацыі і адкрыцця Музея Адама Міцкевіча ў Навагрудку, а таксама ў 1994 г.

У Літве ў 1993 г. была створана ўстаноўчая група Грамадскага арганізацыйнага камітета па святкаванню 200-годдзя з дня нараджэння Паэта. У 1997 г. быў створаны Дзяржаўны камітэт, у склад якога запрасілі і аўтара дадзенага выступлення. Стараннямі Фонда польскай культуры імя Юзафа Монтвілы была адкрыта памятная дошка на літоўскай і польскай мовах перад уваходам у Базыліянскія муры, а ў мінулом годзе — таксама дзвюхмоўная, але ўжо на літоўскай і польскай мовах, а не на рускай і літоўскай, на дому, у якім Міцкевіч рэдагаваў “Гражыну”, дзе сёння месціцца, на жаль па-ранейшаму занядбаны, Музей Адама Міцкевіча, які з’яўляецца філіялам Музея Віленскага ўніверсітэта. У абодвух выпадках тэксты на гэтых дошках былі ўзгоднены з нашым музэем.

Да юбілею А. Міцкевіча рыхтуеца таксама Санкт-Пецярбург. Польская гістарычнае таварыства арганізавала там у 1994 г. Дні Міцкевіча з нагоды 170-годдзя прыезду Міцкевіча ў Расію. У 1997 г. быў створаны Расійска-польскі юбілейны камітэт.

Некалькі слоў пра іншыя ініцыятывы, звязаныя з юбілеем. Наш Камітэт па святкаванню 200-годдзя з дня нараджэння Міцкевіча разам з Інстытутам літаратурных даследаванняў абавязці конкурс на лепшую дыпломную (магістэрскую) працу, мэта якога — актывізацыя даследаванняў творчасці Паэта, а таксама выданне ў форме публікаций найбольш цікавых пазнавальных і метадалагічных дасягненняў самага маладога пакалення даследчыкаў і аматараў Міцкевіча. На конкурс можна прадстаўляць работы, тэматыка якіх звязана з творчасцю аўтара “Пана Тадэвуша”, а проблематыка датычыць біографічных, тэксталагічных, стылістычных пытанняў успры-

ніцца Паэта, гісторыі літаратурных даследаванняў яго творчасці. Вынікі конкурсу будзе падведзены 31 снежня 1998 г. Тыя ж самыя арганізатары разам з Міністэрствам нацыянальнай адукацыі і Галоўным камітэтам алімпіяды па польскай мове і літаратуры абвясцілі таксама міцкевічаўскі конкурс для сярдніх школ.

Мы ведаем беларускі Міцкевічаўскі шлях. Падобны турыстычны шлях арганізуваюць жыхары Вялікапольшчы. Яны знаходзяцца ў больш выгаднай сітуацыі, бо большасць памесцяў і палацаў, у якіх гасціяваў паэт, захаваліся і ў многіх з іх знаходзяцца міцкевічаўскія пакоі, у чым я нідаўна меўмагы масць пераканацца асабіста.

Мы ведаем таксама аб ініцыятывах кінематографістаў. Закончана праца над тэлевізійным фільмам, які складаецца з чатырох серый, кожная па гадзіне, з удзелам вядомых паланістаў, міцкевічазнаўцаў. Зроблены здымкі памятных рэчаў і месцаў, звязаных з Паэтам у Польшчы і за мяжой. Анджэй Вайдা робіць свой фільм “Пан Тадэвуш”. У свой час я атрымаў ад яго сцэнарый, які падаўся мне надзвычай цікавым. Спадзяюся, што свой намер ён ажыццяўіць.

Напэўна, на свеце будзе шмат міцкевічаўскіх ініцыятыў, пра некаторыя з іх мы нават не ведаем. Але з таго, пра што ўжо ведаем, вынікае, што 200-годдзе з дня нараджэння Паэта дасць вялікія навуковы і папулярызатарскі плён, які засведчыць жывое ўспрыніцце творчасці Адама Міцкевіча.

Леанід Лыч (Мінск)

ІДЭЯ СЛАВЯНСКАГА ЎЗАЕМАРАЗУМЕННЯ Ў ПАРЫЖСКИХ ЛЕКЦІЯХ АДАМА МІЦКЕВІЧА

Усіх вялікіх людзей вызначаюць бязмежная любоў і глыбокая павага да свайго народа, яго гісторыі, культуры і мовы. Калі па якіх-небудзь прычынах такім людзям даводзілася адрываніца ад радзімы, жыць не ў адпаведнасці з яе нацыянальна-духоўнымі традыцыямі — гэта ўспрымалася як страшэнная трагедыя. Усе вялікія людзі са шчырай любоўю ставяцца да гісторычнай спадчыны, культурных каштоўнасцей і іншых народаў. Таму, жывучы на іх зямлі, яны ніколі не адчуваюць тут сябе чужынцамі.

Бясконца любіў сваё і шанаваў чужое слынны сын нашай зямлі, таленавіты польскі паэт беларускага паходжання Адам Міцкевіч. У яго было нямала, прычым вельмі справядлівых і аргументаваных, прэтэнзій да дзяржаўных улад блізкага яму па культуры і мове народа — рускага. Паэт, моікіх іншы, перажываў, што гэтыя ўлады разам з імператарамі Пруссіі і Аўстрый пазбавілі польскі, беларускі і літоўскі народы іх сумеснай дзяржа-

вы — Рэчы Паспалітай. Гэтая злачынная акцыя прычыніла вельмі вялікую шкоду славянскай супольнасці ў цэльым, бо скараціла і без таго вельмі мізэрны лік славянскіх народаў, якіх можна было аднесці да катэгорыі дзяржаўных. Са стратай такога статуса над палякамі павісла пагроза анямечвання, над беларусамі — русіфікацыі. Калі ж згодна з рашэнняні Венскага кангрэса 1814—1815 гг. Расія была перададзена ўсходняя частка Варшаўскага княства, т. зв. Каралеўства Польскага, неўзабаве і сюды прыйшла без пытання русіфікацыя. Яе пагрозлівых для польскага народа наступстваў не мог не разумець навуčэнец навагрудскай дамініканскай школы А. Міцкевіч, якому на той час ішоў ужо семнаццаты год. Яшчэ мацней хвалівалі яго наступствы палітыкі царызму на роднай Навагрудчыне ў перыяд вучобы ў Віленскім універсітэце (скончыў яго ў 1819 г.). Жаданне быць як мага больш карысным свайму народу ў час яго суроўых выпрабаванняў прывяло А. Міцкевіча да ўдзелу ў арганізацыі і актыўнай, самаахвярнай працы ў тайных таварыствах патрыятычна настроенай моладзі — філаматаў і філарэтаў. Царызм не мог дараваць такога нікому, у т. л. і паэту з Навагрудчыны. Жыць цяпер яму давялося па-за дарогай і любай бацькаўшчыны: у Пецярбургу, Маскве, Адэсе. Не прымяочы ні розумам, ні сэрцам рэакцыйнага сацыяльна-палітычнага рэжыму Расійскай імперыі, ён, аднак, ішоў на саме цеснае збліжэнне з перадавымі, прагрэсіўнымі прадстаўнікамі рускага народа. Асабліва цёплыя і сяброўскія адносіны завязваліся з дзекабрыстамі Кандратам Рылеевым, Аляксандрам Бястужавым, Аляксандрам Адоўскім. Ужо ў тым маладым узросце А. Міцкевіч умёў ненавідзець царскія ўлады за іх крайне несправядлівую палітыку ў дачыненні да сваіх жа, славянскіх народаў — польскага, украінскага і беларускага і адначасова любіць, паважаць рускі народ і не ў малой ступені толькі таму, што разам з ім належалі да адной этнічнай супольнасці — славянскай. Сваю любоў да гэтай супольнасці ён з усёй паўнатой па стараўся раскрыць у курсе лекцый па славянскіх літаратурах, якія чытаў на працягу 1840—1844 гг. у Калеж дэ Франс у Парыжы.

Дзевяццяцатаму стагоддзю, як вядома, было наканавана стаць стагоддзем магутнага руху славян за сваё нацыянальнае вызваленне, што вельмі пасадзейнічала напулярызацыі іх сярод еўрапейскіх народаў. Многае хацеў зрабіць дзеля гэтага, апнуўшыся ў эміграцыі, і Адам Міцкевіч. У якасці сродка для дасягнення такой мэты ім вельмі прафесійна было выкарыстана чытанне перад студэнцкай аўдыторыяй лекцый па славянскіх літаратурах. Веданнем іх асабліва не вызначаўся тагачасны чытак Заходнія Еўропы, у т. л. і студэнцкая моладзь.

У адрозненне ад іншых інтэлектуальных прадстаўнікоў славянскага свету А. Міцкевіч не ставіў задачы паказваць яго ў лекцыях толькі ў адных ружовых фарбах, бо такіх прыкладаў не давала само жыццё. Еўропа пера-

поўнілася польскім і беларускім эмігрантамі, якія вымушаны былі рата-вацца на чужыне ад праследавання за ўдзел у нацыянальна-вызваленчым паўстанні 1830–1831 гг.

Неабходна адзначыць, што ў той час вельмі шмат было блытанага і неадназначнага ў поглядах на нацыянальна-вызваленчыя рухі славянскіх на-родаў. Усе ці амаль усе прагрэсіўныя дзеячы давалі станоўчу ацэнку толькі такому руху палякаў, бо ён быў накіраваны супраць жандарскага рэжыму імперскай Расіі і ў выпадку перамогі забяспечваў бы ім вольнае, самастой-нае нацыянальна-дзяржаўнае развіццё. А вось рух паўднёвых славян за сваё нацыянальнае вызваленне з-пад улады Турцыі нават сам Карл Маркс лічыў рэакцыйным, бо такі рух мог прывесці гэтыя народы да волі не інакш, як толькі з дапамогай дэспатычнай Расіі. Складанасць, напружанаасць славянскіх узаемаадносін нельга было не ўлічваць, раскрываючы той ці іншы аспект жыцця гэтай этнічнай супольнасці Еўропы. Таму ўжо ў першай лек-цыі перад парыжскімі студэнтамі А. Міцкевіч заявіў: “Я заўсёды неадступ-на думаў пра прычыны нашых [славянскіх. — Л. Л.] разладаў і пра тое, як дасягнуць у будучым нашага аб’яднання”. Пад апошнім ні ў якім разе нельга разумець якую-небудзь палітычна-дзяржаўную форму. Як сапраўдны прыхільнік дружбы славянскіх народаў, высокаэрудзіраваны чалавек, Міцкевіч не мог не прадбачыць, што любая форма дзяржаўнага аб’яднання іх, асабліва калі ў тых ці іншых краінах, як, напрыклад, у Расіі, пануюць дэспатычныя рэжымы, не створыць належных умоў для росквіту нацыя-нальных культур, наадварот, можа стаць прычынай сцірання, страты іх ад-метнасцей, весці да асіміляцыі. У дадзеным выпадку пад аб’яднаннем хут-чэй за ўсё трэба разумець забеспечэнне сумеснага ўдзелу славян у выра-шэнні агульных для іх задач, у т. л. нацыянальна-вызваленчага парадку, паколькі абсолютная большасць гэтых народаў знаходзілася пад уладай чу-жых краін. На думку А. Міцкевіча, зусім заканамерныя імкненні да паг-лыблення саюза славянскіх народаў ні ў якім выпадку не павінны скіроў-вацца да адрыву іх ад астатнія свету, бо яны “зайжды мелі цягу і да гэтай пары маюць цягу да Захаду”. Як гэта паспрыяла, да прыкладу, духоўнаму развіццю Бепарусі, асабліва ў час яе знаходжання ў складзе палітычна не-залежнай дзяржавы — Вялікага Княства Літоўскага, мы цяпер вельмі доб-ра ведаєм.

У сваіх лекцыях А. Міцкевіч пастараўся даць як мага больш праўдзіва-га матэрываю пра рускі народ і яго культуру. І гэта справядліва, бо ён з’яў-ляўся самым шматлікім з славян і, што немалаважна, — быў у сваёй краіне народам дзяржаўным, дзе такім правам не карысталіся ўсе астатнія славян-скія народы (беларусы, палякі, украінцы), хаця і пражывалі на сваіх этні-чных тэрыторыях. Такі неаднолькавы дзяржаўна-палітычны статус славян Расіі не мог не быць прычынай напружаных адносін, канфліктаў паміж імі.

Як ніхто іншы з палякаў, А. Міцкевіч выдатна разумеў, якую велізарную бяду прычынілі яго народу падзеі Рэчы Паспалітай, у чым імперская Расія адрывала галоўную ролю. У лекцыі ад 7 чэрвеня 1842 г. ён сцвярджаў, што “палякі пакутавалі ад рускага ўрадавага прыгнёту больш за іншых...”. Безумоўна, пакутавалі нямана, але ўсё-такі мелі намнога лепшыя магчымасці для забеспечэння сваіх нацыянальна-культурных запатрабаванняў, чым беларусы.

Як вялікі і шчыры патрыёт сваёй бацькаўшчыны А. Міцкевіч вельмі перажываяў, што над ёю ўсталявана расійскае, прускае і аўстрыйскае панаванне. Верыў, што вызваліца з-пад яго могуць толькі мужныя, адданыя нацыянальнай ідэі людзі. Таму яму не падабалася, што таленавіты польскі паэт Францішак Карпінскі ў адным з вершаў раіў “сваім суайчыннікам маліць Расію аб міласэрнасці”. На думку Міцкевіча, такія пачуцці “чужбы польскаму нацыянальнаму харктару”. Затое не шкадаваў ён пахвальныхных слоў, калі пісаў пра другога тагачаснага польскага паэта, Юліяна Нямцэвіча, называючы яго нацыянальным: “Ён быў перш за ўсё палякам, і толькі палякам. У сваіх творах ён бачыў зброю для барацьбы з ворагамі Польшчы... ён заўсёды бачыў перад сабой адну мэту, заўсёды быў натхнены адной любоўю — любоўю да айчыны, і адной нянавісцю да ворагаў; ён упартая абараняў справу радзімы і ўпартая нападаў на ўсіх яе праціўнікаў — палітычных, ідэйных і літаратурных”.

...Большая частка яго твораў будзе жыць да тae пары, пакуль будзе працягвацца барацьба паміж Польшчай і яе суседзямі”. У адрозненне ад свайго сучасніка Ф. Карпінскага, Ю. Нямцэвіч застаўся “верным жывой нацыянальнай ідэі і разам з ёй пакінуў родную зямлю”.

Разам з тым А. Міцкевіч сям-там не падзяляў рэзкасці і прамалінейнасці ў поглядах і выказваннях Ю. Нямцэвіча і, магчыма, без дастатковых падстаў. Датычылася гэта, на мой погляд, і стаўлення Ю. Нямцэвіча да рэлігійнага фактару, пра што А. Міцкевічам сказана наступнае: “Здавалася, ён гатовы быў прыняць любую рэлігію, толькі б яна была накіравана супраць Расіі, Аўстрыі і Пруссіі, да такой ступені нянавісць асляпляла яго. Па-колькі ён бачыў, што Аўстрыя, вораг Польшчы, вызнавала каталіцкую рэлігію, Нямцэвіч на працягу доўгага часу варожа ставіўся да каталіцызму, хаця гэта і была рэлігія яго продкаў”. Бяспрэчна, каталіцызм ніяк не мог падабацца Ю. Нямцэвічу за тое, што ён дапамагаў уладзе Аўстрыйскай імперыі прыгнітаць польскую насельніцтва на захопленай тэрыторыі. Наданне ў такой сітуацыі прэстыжнасці нацыянальнаму фактару перад канфесійным ніяк нельга разглядаць як грэх перад Богам. Хрысціянскую веру, як вядома, падзялілі на дзве канфесіі і падштурхнулі іх яшчэ і да дзяржаўна-палітычнай дзеянасці не пасланнікі Бога на зямлі, а звычайнія людзі, толькі надзеленыя царкоўнымі арганізацыямі высокай духоўнай уладай. І калі прак-

тычныя дзеянні такіх духоўных улад, у дадзеным выпадку тых, што належаць да каталіцкай царквы, супярэчаць нацыянальнаму інтаресу, іх ніяк нельга падтрымліваць. Нядобразыгліве стаўленне Ю. Нямцэвіча да каталіцкай веры, не выключана, тлумачыцца яшчэ і tym, што на сваіх далёкіх продкаў мог ён глядзець як на праваслаўных, паколькі яны былі выхадцамі з Берасцейшчыны, дзе здаўна шырокое распаўсюджанне атрымаў не заходні (лацінскі), а ўсходні (візантыйскі) абраад.

Дзе б толькі ні жыў, чым бы толькі ні займаўся А. Міцкевіч, яго вельмі абуразлі, штурхалі да самага рэзкага пратэсту несправадлівія адносіны расійскага царызму да польскага народа. Для выкрыцця, крытыкі гэтай несправядлівасці ён не шкадаваў слоў, трапных выразаў і ў сваіх лекцыях аб славянскіх літаратурах. З яго вуснаў студэнты чулі і такое: “Скрозь імперскі рускі арол сутыкаецца на сваім шляху з польскім арлом; за рускім “ура”, як непазбежнае рэха, чуецца ваенны кліч палякаў”. Спадзявацца ў такіх умовах на мір, дружбу паміж двума славянскімі народамі аніяк не даводзілася. І гэта ніколькі не суцяшала найлепшага сына славянскага свету. Не суцяшала яно і сам славянскі свет, бо ўсялякага роду непараразуменні ўнутры яго імкнуліся выкарыстаць урады неславянскіх краін.

Для А. Міцкевіча, як і большасці яго сучаснікаў з ліку славянскіх вучоных і літаратаў, не з’яўлялася сакрэтам, што акурат адсутніцца належна-га міру і згоды паміж славянамі дазволіла французскому імператару Напалеону Банапарту велізарныя масы гэтых блізкароднісных народаў уключыць у братабойчую вайну. Пра гэтыя падзеі чытаем у польскага паэта наступнае: “Амаль усе славянскія народы былі ўцягнуты ў гэтую барацьбу. Калі ж яны змагаліся за чужую ім справу, калі выступалі ўжо не пад сваім сцягамі, дык, як выказаўся адзін з нашых паэтаў, пазнавалі адзін аднаго толькі па моцы ўдараў. Гэта барацьба, якую рускі паэт — князь Вяземскі — называў бясконцай Фіваідай...” (з міфалагічнага падання старажытных грэкаў аб братабойчых войнах паміж сынамі Эдыпа Фіўскага).

Не падаваў А. Міцкевіч студэнтам у ружовым святле і падзеі, звязаныя з падрыхтоўкай і самім ходам паўстання дзекабрыстаў у 1825 г. У іх дзеяннях ён бачыў нямана чаго ілжывага і няшчырага як з боку адных, так і другіх. “Палякі прысыпалі сваіх прадстаўнікоў да рускіх, але яны падманвалі адзін аднаго. У сваім коле палякі прызнаваліся, што імкнуцца толькі выклікаць хваляванні ў Расіі, з тым каб выкарыстаць іх у сваіх мэтах, а там няхай рускія самі як хочуць выблытваюцца са становішча. Рускія ў свою чаргу ў інтymных размовах не адмаўлялі, што хаця яны і абяцалі палякам незалежнасць, пасля звяржэння дынастыі яны зробяць усё пасільнае, каб утрымаць Польшчу ў сваіх руках. Абодва бакі ўводзілі адзін аднаго ў зману, і таму справа была асуджана на няўдачу”. Аднак нягледзячы на такую няшчырасць у руска-польскіх дачыненнях, А. Міцкевіч усё ж гаварыў пра паў-

станне дзекабрыстаў як пра спробу “палепшыць становішча славянскіх народоў”. Для палякаў, магчыма, гэта і так, бо ў адпаведнасці з “Рускай Праўдай” Паўла Пестэля ім меркавалася даць дзяржаўную незалежнасць. Затое яе ніхто не збіраўся дараваць украінцам ці беларусам, бо не толькі афіцыйныя ўлады царскай Расіі, але і многія яе вучоныя імперскага толку не прызначавалі іх самабытнымі, лічылі тэрытарыяльнымі адгалінаваннямі рускага народа.

У той час, як А. Міцкевічу даводзілася чытаць лекцыі ў Парыжы, на яго радзіме палітыка русіфікацыі паспела шмат у чым падараўца, аслабіць асновы польскай культуры і мовы. Асімілятары вельмі ўжо стараліся абmezжаваць ужыванне апошняй у такіх сферах, як навука і вышэйшая адукацыя. У 1832 г. з-за актыўнага ўдзелу студэнтаў Віленскага ўніверсітэта ў нацыянальна-вызваленчым паўстанні надоўга спыняе сваю дзейнасць гэта надзвычай палулярная на той час вышэйшая навучальная ўстанова, у якой быў вельмі моцны польскі дух. Абміркоўваліся планы, як працерабіць шлях для рускай мовы і літаратуры нават у вышэйшыя навучальныя ўстановы самой этнічнай тэрыторыі Польшчы. Нібыта з этай папярэдзіць такую негатыўную з’яву, А. Міцкевіч даводзіў студэнтам, што “амаль усе заходніе єўрапейскія мовы развіліся ў выніку напружанай разумовай дзейнасці”. Адсюль само сабой вынікала: калі пад такую дзейнасць царызму ўдасца падвесіць рускую культуру і мову, у польскага слова не будзе аніякіх перспектыв для развіцця. Больш таго, узнікне зусім рэальная пагроза яго зінкненню, як гэта ўжо не раз назіралася ў сусветнай практицы.

Не маючи магчымасці ў сябе на радзіме выказаць законныя прэтэнзіі да рускага ўрада і блізкіх яму інтэлігентаў адносна іх несправядлівага стаўлення да польскага пытання, А. Міцкевіч, як толькі мог, стараўся прыцягнуць увагу да яго єўрапейскай грамадскасці, у тым ліку і студэнцтва. Гісторыя ж аваізowała Расію быць вельмі паважлівой да духоўнай спадчыны пад-парадкаваных ёй славянскіх народоў, якія ў свой час адыгралі праста выключную ролю ў яе культурным развіцці. Самі рускія, нагадвае паэт, называлі першыя дзесяцігоддзі XVII ст. у гісторыі сваёй культуры “польскім пе-риядам”. Я ж лічу, што яго было б больш правільна называць украінска-польска-беларускім, бо ў тых гадах ў Маскоўскай дзяржаве на ніве культуры працавала таксама нямала ўкраінцаў і беларусаў. З ліку апошніх найперш назавём выдатнага педагога, пісьменніка і публіцыста Сімяона Палацкага (з 1664 па 1680 г. жыў у Маскве), літаратара, перакладчыка і выдаўца Ілью Капіевіча, які склаў, пераклаў і выдаў для Расіі некалькі дзесяткаў называў падручнікаў і кніг, кампазітара Восіпа Казлоўскага — аўтара святочнага паланеза “Гром победы раздавайся”, які стаў дзяржаўным гімнам Расіі.

Не у сябе дома, а на чужыне сказаў А. Міцкевіч, што думаў, і пра культурна-моўнае развіццё Літвы, якую ён не раз называў сваёй радзімай. Бу-

дучы добра дасведчаным, якую шкоднью палітыку праводзіць царскі ўрад на беларускіх землях, і не падзяляючы яе, наш зямляк усяляк імкнуўся праз свае лекцыі прыцягнуць увагу да гэтага пытання і ёўрапейскай грамадскасці, найперш студэнцтва. Даўши даволі высокую ацэнку ўкраінскай мове, хаця і палічыў, што яна не “настолькі развітая, каб стаць мовай літаратурнай”, ён затым пераходзіць да харкторыстыкі мовы краіны, у якой нарадзіўся і якую любіў, як родную маці. З яго вуснаў студэнтам удалося пачуць наступнае: “На беларускай мове [дарэчы, большасць тагачасных рускіх вучоных называла яе толькі “дышлектам” рускай. — Л. Л.], якую называючы русінскай, або літоўска-русінскай... гаворыць каля дзесяці мільёнаў чалавек; гэта самы багаты і самы чысты дышлект, ён узнік даўно і выдатна распрацаваны. У перыяд незалежнасці Літвы вялікія князі карысталіся ім для сваёй дыпламатычнай перапісکі”. Паводле А. Міцкевіча, у тагачаснай мове вялікаросаў не было “надзвычайнай прастаты” беларускай мовы”.

Справядліва крытыкуючы царызм і афіцыйных поглядаў вучоных за іх непрызнанне правоў польскага, украінскага і беларускага народаў на незалежнае дзяржаўнае і самабытнае нацыянальна-культурнае жыццё, А. Міцкевіч нідзе адмоўна не выказаўся пра рускую культуру, якую заўсёды паважаў і высока ставіў. За час лекцыі у Парыжы ён паспей вельмі многае сказаць дапытлівай студэнцкай моладзі пра ўсіх найбольш таленавітых празаікаў і паэтаў Расіі. Паэму А. Пушкіна “Яўгеній Анегін” ён назваў творам, “які будзе заўсёды чытацца з задавальненнем ва ўсіх славянскіх краінах і які назаўжды застанецца помнікам сваёй эпохі”. На такую высокую ацэнку паэтычнага дару геніяльнага рускага паэта ніколькі не паўплывала яго крайне варожае стаўленне да ўдзельнікаў нацыянальна-вызваленчага паўстання 1830–1831 гг. у Польшчы, Літве і Заходній Беларусі. У лісце да рускага паэта і крытыка князя Пятра Вяземскага А. Пушкін выкладаў наступным чынам сваю пазіцыю: ўдзельнікаў паўстання “трэба задушыць, і наша марудлівасць выклікае пакуту”. Калі да А. Пушкіна дайшла вестка пра разгром паўстанцаў, ён на гэту радасную для яго падзею адгукнуўся такім суперпатрыятычнымі словамі: “Победа! Сердцу сладкий час! Россия! Встань и возвращайся! Греми восторгов общий глас!..”

А. Міцкевіч лічыў зусім заканамерным, што ў культурным развіціі славянскіх народаў не можа быць такога, каб усе яны ў адначасе знаходзіліся на адным і тым жа высокім узроўні, хаця і жадаў кожнаму з іх сапраўднага прагрэсу. Быў час, пісаў ён, што “Чэхія выперадзіла ўсе славянскія народы, Польшча ішла па яе слядах у XVI стагоддзі і дала нават дзеячаў, якія перасягнулі чэхаў, Расія ад часу свайго абуджэння брала верх над польскай паэзіяй. У Дзяржавіна і Карамзіна было больш моцы, чым у палякаў”.

Прызнаючы несумненны дасягненні славянскіх народаў у галіне мас-тацкай літаратуры, А. Міцкевіч усё ж лічыў, што яны ідуць па слядах Еў-

ропы. Але час не стаіць на месцы, і разам з гэтым не застаетца нязменным становішча тых ці іншых літаратур. “Цяпер, — заяўляў паэт, — надышоў момант, калі славянскія народы закліканы прайвіць сваю самастойнасць, раскрыць свае ўласныя багацці, паказаць штосьці новае...” Бяспрэчна, усяго гэтага не маглі ў той час паказаць не толькі беларусы і украінцы, але нават і самі палякі, бо яны не былі вольнымі народамі на сваёй зямлі, асабліва два першыя з іх. А не будучы вольным, не толькі не разаўеш, а нават і не захаваеш роднай культуры і мовы, знікнеш разам з імі з твару зямлі.

З прычыны таго, што славяне жылі ў далёка не аднолькавых эканамічных і сацыяльна-палітычных умовах і да таго ж некаторыя з іх нацыянальна прыгняталіся не толькі ўрадамі неславянскіх, але і славянскіх краін (беларусы, палякі і украінцы ў Расіі), А. Міцкевіч перасцерагаў асабліва не захапляцца высвятыннем пытання, каму з славян належыць першае, вядуче месца ў культурным развіцці іх супольнасці, бо пры любой, нават самай нязначнай недакладнасці гэта можа прывесці да ўскладнення адносін паміж імі. Зусім не на карысць славянскаму адзінству ішлі спрэчкі аб тым, чыёй мове трэба аддаць прыярытэт, якая з іх з'яўляецца найбольш старожытнай. Таму гэтага аніяк не мог абысці і А. Міцкевіч у парыжскіх лекцыях. Ён стаяў на пазіцыях, што ні ў якім выпадку нельга аддаваць перавагу той ці іншай мове толькі з-за таго, што яна больш за іншыя распаўсюджана ў славянскім свеце. Сцвярджаў і такое, што “колькасць тых, якія размаўляюць на той ці іншай мове, не можа служыць доказам яе старожытнасці”. Такія погляды нашага земляка не давалі каму-небудзь незаслужана прыніжаць адны і ўзносіць іншыя славянскія мовы. Тут А. Міцкевіч цалкам разышоўся са сваім калегам па пяру А. Пушкіным, які пісаў, што руская мова “як матэрый славеснасці мае бяспрэчную перавагу перад усімі еўрапейскімі”. Няцяжка ўявіць, як пасля азнямлення з такімі словамі любімага паста магло мяняцца ў горшы бок стаўленне польскай, украінскай і беларускай моладзі да сваёй роднай мовы. Але тут не выключана і рэакцыя адваротнага плана: пераацэнка сваёй і недаацэнка рускай мовай, што толькі шкодзіла б умацаванию дружбы славянскіх народаў Расіі.

З лекцыі А. Міцкевіча студэнты даведваліся, як часам непаважліва стаўліся да сваіх культур прадстаўнікі найбольш заможных і адукаваных пласту славянскіх народаў. Пераканаўча паказаў ён гэта на прыкладзе чэхаў: “Мяркуючы паводле знешніх прыкмет, чэхі амаль страцілі свой славянскія характеристар. Пасля знішчэння ўсіх літаратурных помнікаў і ўсіх кніг адукаваныя класы Чэхіі сталі забывацца нават на сваю родную мову.

Чэшская арыстакратыя з-за нянявісці да гусітаў, якія выступілі адначасова і супраць каталіцкай царквы, і супраць прывілеяў дваранства, анямелаася, запазычыла нямецкія норавы і звычай і захавала толькі свае прозвішчы як адзінае сведчанне славянскага паходжання. Буржуазія брала пры-

клад з дваранства; яна пайшла яшчэ далей у нянявісці да ўсяго славянска-
га, адмовіўшыся нават ад сваіх прозвішчаў; чэшскія гарады запаланілі нем-
цы. Знішчэнне кніг і помнікаў працягвалася. Адзін фанатык езуіт, між іншым
чалавек сумленны, нехта Коняш, які дзеянічаў у канцы XVII ст., хваліўся
тым, што ён асабіста знішчыў звыш шасцідзесяці тысяч славянскіх кніг.
Толькі народ захаваў свае нацыянальныя рысы, мову і традыцыі”.

Пасля характарыстыкі нечуванай здрады нацыянальным інтарэсам з
боку элітарнай часткі чэшскага народа было б вельмі лагічным А. Міцке-
вічу прывесці факты зусім процілеглага парадку, спаслаўшыся на свой на-
род, бо яго арыстакратычныя і найбольш адукаваныя саслоўі нават у са-
мых экстремальных умовах не пераставалі быць носьбітамі ўласнай духоў-
най спадчыны, заўсёды высока цанілі волю, самаахвярна змагаліся за дзяр-
жаўную незалежнасць. Больш свабодалюбнага і рэвалюцыйнага за палякаў
народа не было ў Расіі. Шкада, што беларуская эліта вельмі рэдка брала
прыклад са сваіх суседзяў і ў самыя адказныя і цяжкія гады гісторыі пера-
кідвалася з-за пэўнай сацыяльнай выгоды то на бок палякаў, то на бок рускіх.

Як і сёння, у часы Адама Міцкевіча таўсама многія з таленавітых люд-
зей у сілу розных прычын працавалі на карысць культур іншых народаў,
пераважна тых, што ў сваіх краінах адносіліся да ліку дзяржаўных. Такім,
як вядома, тады не з'яўляліся ні палякі, ні украінцы, ні беларусы, гэта пры-
чына, што многія з іх вымушаны былі працаваць на духоўнай ніве рускага
народа, абядняючы сваю ўласную. Міцкевіч выдатна разумеў шкоду такой
практыкі, таму імкнуўся любымі сродкамі паказаць, як у такіх выпадках
дзеянічала этнічна свядомая частка творчай інтэлігенцыі іншых народаў,
у прыватнасці чэшскага, які сваім рашучым змаганнем у канцы XVIII – па-
чатку XIX ст. за нацыянальнае адраджэнне многіх здіўляў у Еўропе. “Чэш-
скія вучоныя, — гаварыў паэт у сваёй лекцыі 27 снежня 1842 г., — … уяў-
ляюць сабой новы тып людзей навукі”, нагадваюць “айцоў царквы сваёй
самаадданасцю, адданыя сваёй нацыі, як гэтыя святыя сваёй веры”, не “ду-
маюць пра тое, каб гандляваць плёнамі сваіх навуковых прац. Калі б яны
толькі захацелі пісаць па-нямецку ці па-французску, яны маглі б здабыць
славу за межамі сваёй краіны, але яны лічаць за лепшае працаваць для сваіх
суайчыннікаў”.

Уражвае мноства літаратурных крыніц, якія выкарыстоўваў А. Міцкевіч
пры падрыхтоўцы да лекцыі. Заўважаецца, што ён высока цаніў і любіў
цытаваць выказванні даследчыкаў неславянскага паходжання. Сярод іх су-
стракаліся і такія, што давалі вельмі карысныя парады, як не дапусціць куль-
турна-моўнай асіміляцыі славянскіх народаў. У лекцыі, прачытанай 12 са-
кавіка 1841 г., ёсць спасылка на аднаго з нямецкіх вучоных (на жаль, не
называеца прозвішча), які, наведаўшы Чарнагорыю, прыйшоў да высно-
вы, “што славяне павінны асцерагацца любых чужаземных уплываў”, рэка-

мендуе ім “шукаць у сваёй рэлігіі і нацыянальных абрадах пачаткі сваёй будучай цывілізацыі”, не “ўвозіць з-за мяжы настаўнікаў, каб навучацца ў іх навукам і мастацтву, якія калі-нікалі могуць аказацца небяспечнымі”. Гэтаму аўтару належыць і такая слушная на ўсе часы і для ўсіх народаў думка: “...для таго каб падняць сваю магутнасць на вышэйшую ступень, народ павінен спраўляцца сам з усімі сваімі справамі”. Гэтымі словамі нямецкага вучонага А. Міцкевіча павучай свой народ, як яму выжыць, захаваць сябе ў шматэтнічнай Расійскай імперыі, палітыка якой ўсё больш набывала антынацыянальны, асіміляцыйны характар. Такой горкай несправядлівасці не мог вытрываць слынны сын славянскай супольнасці. Ён шчыра жадаў і ўсяляк садзейнічаў таму, каб па шляху духоўнага прагрэсу ішлі ўсе народы гэтай супольнасці, не ведаючы, што такое культурна-моўная асіміляцыя. Выпадзенне са славянскай сям’і хоць аднаго з народаў успрымалася ім як найвялікшая трагедыя. А яна ўвесь час вісела і вісіць над славянскімі народамі і найперш над беларускім, які практична ад часу забароны ў 1696 г. уладамі Рэчы Паспалітай ужывалі яго родную мову ў службовым справаводстве і аж да нашых дзён так і не змог забяспечыць ёй фактычна статуса дзяржаўнай. Знікае беларуская мова яшчэ і таму, што яна, практична, не аблігуюча навучальна-выхаваўчы працэс гарадскіх агульнаадукацыйных школ, сярэдніх спецыяльных і вышэйших навучальных установоў, навуку, элітарныя пласты культуры (за выключэннем двух-трох драматычных тэатраў), адыхае пабочную ролю ў выдавецкай справе, сродках масавай інфармацыі. Уяўляю, які гнеўны пратест выклікаў бы ў А. Міцкевіча такі перадсмяротны стан адной з самых старажытных літаратурных славянскіх моваў — беларускай. Сваім аўтарытэтам ён, напэўна, усяляк стараўся б прымусіць ратаваць яе не толькі інтэлігенцыю, але і дзяржаўных дзеячаў, паколькі, як сведчыць сусветны вопыт, менавіта ў руках гэтых прэстыжных катэгорый людзей знаходзіцца лёс кожнага народа.

А. Міцкевіч ужо даўно пакінуў нас, але у памяці нашай навекі застаўся яскравы прыклад яго адданага і шчырага служэння святой ідэі славянскага адзінства і братэрства. Нічым мы так не ўславім памяць пра нашага слыннага земляка, як вяртаннем яго любай айчыны Літвы-Беларусі да ледзь не поўнасцю страчаных нацыянальных асноў, узвядзеннем гэтак дарагой яму беларускай мовы на дзяржаўны п'едэстал. Сённяшняя Беларусь — не ідэял Адама Міцкевіча, бо з-за карэннага размыву нацыянальнага грунту культуры і адукацыі, амаль поўнага вываду роднай мовы карэннага насельніцтва з грамадскага жыцця яна ўжо не ўяўляе сабой чагосці самабытнага, адметнага ў славянскай супольнасці народаў.